Пралетарыі ўсіх краёў, злучайцеся!
פּראָלעטאַריער פון אַלע לענדער, פאַראייניקט זיך!
Proletariusze wszystkich krajow
Пролетарии всех стран, соедин

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

XII год выданьня
Штодзённая газэта

ОРГАН ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ РАБОЧЫХ, СЯЛЯНСКІХ І ЧЫРВОНААРМЕЙСКІХ ДЭПУТАТАЎ І САВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БЕЛАРУСКАЙ С. С. Р.

ПАНЯДЗЕЛАК
8 чэрвеня 1931 г.
№ 129 (3217)

Алма-ата, Ленина 8т, Гос. Публичн. библ-ке февр. янв. 32 г. (СБ. – I
...ЫЙ ЗАЛ ...КИ

Праверка выкананьня дырэктыў партыі

Рабочая кляса і працоўныя СССР перамагаючы ўсе цяжкасьці на шляху сацыялістычнага будаўніцтва ідуць ад перамогі да перамогі. Правільная палітыка ленінскай партыі забясьпечвае шпаркія тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва, узьняцьця дабрабыту і культурнага росту шырокіх мас працоўных усіх нацыянальнасьцяй СССР. У Савецкім саюзе няма пануючай нацыі і няма прыгнечаных нацый. Усе працоўныя зьяўляюцца роўнапраўнымі грамадзянамі вялікай сям'і будаўнікоў сацыялізму.

БССР непарыўная частка Савецкага саюзу шпаркімі тэмпамі поплеч з працоўнымі ўсяго СССР у трэцім рашаючым годзе пяцігодкі дамагаецца вялізарнейшых посьпехаў. Уступаюць у строй новыя волаты заводы і фабрыкі, тысячы новых рабочых уліваюцца ў сацыялістычную прамысловасьць. Шпаркімі тэмпамі ідзе калектывізацыя, сацыялістычная перабудова дробнай распыленай сялянскай гаспадаркі ў буйную сацыялістычную.

КП(б)Б правадыр і арганізатар сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР нязухільна ажыцьцяўляе ленінскую нац. палітыку. Вялізарнейшыя дасягненьні ва ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва спрыялі магутнаму росту пралетарскай культуры. Гэта асабліва ярка выпукляецца, на фоне неймавернага ўціску фашысцкай Польшчай працоўных Заходняй Беларусі. У нас, у БССР, будуюцца новыя вышэйшыя навучальныя ўстановы, шырокай сеткай школ ахоплены ўсе раёны, уводзіцца ўсеагульнае абавязковае навучаньне, ліквідуюцца рэшткі праклятага мінулага спадчыны царызму непрагляднай цемры адсталасьці.

У фашысцкай Польшчы на абшарах Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны карныя экспэдыцыі, атрады грамія паліцыянтаў і «стрэльцаў» зьнішчаюць, руйнуюць рэшткі школ нацыянальных меншасьцяй, руйнуюць рэшткі каапэрацыйных і грамадзкіх устаноў. Працоўныя Заходняй Беларусі стогнуць пад ярмом польскага фашызму. Гаспадарчы крызіс з надзвычайнай вострасьцю і глыбінёй адбіўся на Заходняй Беларусі. Сотні тысяч беспрацоўных ня могуць дастаць работы. Бязьзямельле, голад, зьдзекі і паняверка неадлучныя падарожнікі панаваньня буржуазіі. Фашысцкая ўлада забірае апошнія рэчы за падаткі і ні гроша не дае на культурныя патрэбы працоўных мас Заходняй Беларусі. Беларускія нацыянал-фашысты, гэтыя прыслужнікі, агенты польскай ахранкі дапамагаюць польскай буржуазіі прыдушаць рэвалюцыйны нацыянальна-вызваленчы рух, дапамагаюць падняволіваць працоўных Заходняй Беларусі.

У БССР побач з ростам сацыялістычнага будаўніцтва праводзіцца беларусізацыя ўсяго дзяржаўнага апарату. Кожны партыйны і савецкі работнік ва ўсіх установах павінен авалодаць беларускай мовай. «Беларусізацыя апарату і веданьне беларускай мовы і ўжываньне яе на рабоце ўсімі членамі і кандыдатамі КП(б)Б, а таксама супрацоўнікамі ўсіх як цэнтральных, так і раённых устаноў (партыйных, КК РСІ, савецкіх, гаспадарчых, каапэрацыйных, камсамольскіх і прафсаюзных)» зьяўляецца абавязковым. Той, хто ігнаруе пастанову ЦК, той сьвядома лье ваду на млын вялікадзяржаўных шавіністаў, беларускіх контр-рэвалюцыйных нацыянал-дэмакратаў і шавіністаў іншых колераў.

Сёньня мы зьмяшчаем пастанову бюро ЦК аб правядзеньні месячніка генэральнай праверкі беларусізацыі. Усе партыйныя і савецкія арганізацыі павінны разгарнуць шырокую кампанію з тым, каб «арганізаваць і стаць на чале ўцягненьня шырокіх рабочых мас у справу культурнага будаўніцтва і ажыцьцяўленьня ленінскай нацыянальнай палітыкі,—каб рабочыя масы, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, узялі на сябе ініцыятыву па выкарыстаньні беларускай мовы, гісторыі і эканомікі Беларусі ў ажыцьцяўленьні беларусізацыі апарату». А таму патрэбна каб партыйцы не абмяжоўваліся прыняцьцем «да ведама», а шырока разгарнулі работу, па бальшавіцку паставілі справу праверкі беларусізацыі, уцягнуўшы шырокія масы рабочых, калгасьнікаў і беднякоў-сераднякоў.

Месячнік праверкі партыйныя, савецкія, камсамольскія і прафсаюзныя арганізацыі павінны скарыстаць для яшчэ большай папулярызацыі ленінскай нацпалітыкі, выкрываючы сутнасьць вялікадзяржаўнага шавінізму, як галоўнай небясьпекі на даным этапе, беларускага контр-рэвалюцыйнага нацыянал-дэмакратызму і шавінізмаў іншых колераў. Клясавы вораг выкарыстоўвае ўсе магчымасьці, усе сродкі для барацьбы супроць савецкай улады, супроць дыктатуры пралетарыяту. Клясавы вораг аказвае шалёнае супраціўленьне правядзенью ленінскай нацпалітыкі. А таму задача партыйных арганізацый—з усёй бальшавіцкай энэргіяй і настойлівасьцю мабілізаваць масы для рашучага адпору ўсім спробам затармазіць правядзеньне ленінскай нацпалітыкі, спробам дыскрэдытаваць правядзеньне беларусізацыі.

Мабілізацыя шырокіх мас працоўных БССР на барацьбу з праявамі вялікадзяржаўнага шавінізму, беларускага контр-рэвалюцыйнага нацыянал-дэмакратызму, антысэмітызму і шавінізму іншых колераў зьяўляецца неадкладнай задачай партыйных арганізацый. Узмоцніць работу па інтэрнацыянальнаму выхаваньню, узмоцніць работу сярод нацменшасьцяй, па ўдарнаму правесьці беларусізацыю—неадкладная задача партыйных і савецкіх арганізацый.

Толькі дыктатура пралетарыяту, толькі савецкая ўлада, толькі ажыцьцяўленьне ленінскай палітыкі забясьпечвае працоўным усіх нацыянальнасьцяй развіцьцё і ўзьняцьце матар'яльнага і культурнага ўзроўню.

З ЭКАНАМІЧНАЙ КАТАСТРОФЫ КАПІТАЛІСТЫ-РАБАЎЛАСЬНІКІ

імкнуцца выратавацца нячуваным націскам на жыцьцёвы ўзровень рабочых і працоўных мас

Дэкрэтам ураду Брунінга ўводзіцца „дабраахвотная“ працоўная павіннасьць

БЭРЛІН, 6-6. Новы надзвычайны дэкрэт ураду Брунінга ня толькі глыбока пагоршыў ўмовы працы нямецкіх рабочых і служачых, але і ўнёс рад новых мерапрыемстваў, якія нячувана ўрэзваюць палітычныя і эканамічныя правы рабочае клясы.

Адным з такіх мерапрыемстваў зьяўляецца ўвядзеньне гэтак званай «добраахвотнай» працоўнай павіннасьці. Арганізатарамі працоўнай павіннасьці будуць розныя грамадзкія арганізацыі і саюзы, члены якіх павінны будуць стварыць «добраахвотныя групы» для ўвядзеньня працоўнай павіннасьці. У дэкрэце выказваецца надзея, што «спаборніцтва паміж гэтымі добраахвотнікамі прывядзе да дасягненьня мінімальных выдаткаў і максымальнага эфэкту, згодна дэкрэту, 40 гадзіннага рабочага тыдню». Адпаведнае скарачаньне заработку павінна адбыцца бяз жадных тарыфных дагавораў, шляхам добраахвотных пагадненьняў паміж прадпрыемцамі і прафсаюзамі. Гэта азначае канчатковае зьнішчэньне ўсіх дагавароў, рэгулюючых рабочы час. Дэкрэт ураду непасрэдна зазначае, што «ўрад імкнецца вызваліць гаспадарку ад усіх цяжкіх ланцугоў, створаных аб'яднаньнямі і згодамі гаспадарчай галіны». Апроч таго, дэкрэт прадугледжвае адмену забароны начной працы на хлебных заводах, а так сама вызваленьне прадпрыемцаў вугальнай прамысловасьці ад аплаты ўзносаў па сацыяльным страхаваньні рабочых.

Апэтыты францускіх капіталістаў

Нават буржуазны суд прызнаў беспадстаўным іск францускага банку

НЬЮ-ЁРК, 5-6. Суд Злучаных Штатаў адхіліў іск францускага банку аб перадачы яму пасланага ў лютым 1928 году Дзяржбанкам СССР у Злучаныя Штаты золата зьліткамі на суму ў 5 мільёнаў даляраў. Золата было пераадпраўлена ў Эўропу некалькі год таму назад, але спачатку красавіка францускі банк прад'явіў іск да амэрыканскага банку, куды Дзяржбанк паталяваў золатам. Францускі банк патрабаваў выдачы яму 5 мільёнаў даляраў пасланых Дзяржбанкам СССР у Злучаныя Штаты, зьяўляючыхся нібы часткай таго золата, якое францускі банк уклаў у Петраградзкія банкі да рэвалюцыі. Адхіляючы іск францускага банку, судзьдзя Кафі заявіў: «я не магу адмовіцца ад таго вываду, што савецкая ўлада зьяўляецца ўрадам хоць-бы дзяржаўны дэпартамант (міністэрства замежных спраў ПАЗШ) і не прызнаў ні дэ-юрэ, ні дэ-факто савецкі ўрад.

Далей Кафі зазначае, што па яго думцы, прызнаньне Францыяй савецкага ўраду дэ-юрэ пазбаўляе францускі банк падстаў прад'яўляць надобнага роду скаргі паколькі згодна міжнароднага права, яны павінны быць прадметам дыплёматычных перагавораў, а не судовага разгляду. «Нас не цікавіць пытаньне аб расійскай палітыцы пры старым ці новым рэжыме,—прадоўжвае Кафі,—хоць з гэтай прычыны магчымы розныя думкі, як'я мы можам разьдзяляць, аднак, з пункту гледжаньня амэрыканскага суда, ня можа мець значэньня тая ці іншая мінулая ці сучасная палітыка якой небудзь замежнай дзяржавы». У заключэньне Кафі вынес рашэньне аб ускладаньні судовых выдаткаў на францускі банк.

Крывавая сутычка бастуючых рабочых з паліцыяй у Вашынгтоне

НЬЮ-ЁРК, 6-6. У горадзе Вашынгтоне здарылася сутычка паміж пікетамі бастуючых гарнякоў лікам 10.000 чал. і паліцыяй, якая спрабавала недапусьціць дэманстрацыю. Пасьля паўтарагадзіннай бойкі, у часе якой было паранена некалькі рабочых і адзін паліцэйскі, дэманстранты былі разагнаны паліцыяй пры дапамозе сьлёзагонных бомбаў.

У сучасны момант лік бастуючых дасягнуў 9 тысяч чалавек. Кіруе забастоўкай левы саюз гарнякоў, які далучыўся да лігі прафсаюзнага адзінства. У сувязі з ростам беспрацоўя і скарачэньнем зарплаты рабочых, ва ўсіх вугальных раёнах Пэнсільваніі пануе голад. Сем'і гарнякоў галадуюць, апранаюцца ў транты, іх кватэры пазбаўлены сьвятла, газу і вады.

Бурная дэманстрацыя беспрацоўных у Нью-Ёрку.

Увесь цяжар рэпарацыйных даўгоў Нямеччыны капіталісты ўскладаюць на плечы працоўных

БЭРЛІН, 6. Агенцтва Вольфа паведамляе: «аднначасова з выданьнем надзвычайнага дэкрэту ўрад апублікаваў адозву, у якой заяўляе аб неабходнасьці прыняць меры для падтрыманьня плацяжаздольнасьці Нямеччыны. У адозьве падкрэсьліваецца, што гэтая задача ўскладняецца абвастрэньнямі сусьветнага крызісу і асобным палажэньнем у Нямеччыне з прычыны рэпарацыйнай здольнасьці зьмяншаючай спажывецкую здольнасьць Нямеччыны, аднначасова прымушае яе фарсаваць свой экспарт. Заграніцай неаднаразова рабіліся заявы, быццам Нямеччына не захоўвала дастатковай эканоміі ў сваёй гаспадарцы. Аднак гэты папрок у даны момант зьяўляецца несправядлівым у адносінах да Нямеччыны. Пасьля правядзеньня ў жыцьцё надзвычайнага дэкрэту, дзяржаўныя выдаткі, уключаючы скарачэньні зробленыя ў мінулым годзе, скарачаюцца на гіганцкую суму, прыкладна ў 2 мільярды марак.

У адозьве гаворыцца: «мы намагаем усе сілы, каб выканаць нашы абавязацельствы, выцякаючыя з праігранай вайны. Для гэтай мэты мы ў шырокім маштабе скарыстоўваем таксама замежную дапамогу. Аднак, гэта ўжо больш немагчыма. Выкарыстаўшы апошнія рэсурсы і сродкі ўсіх пластоў насельніцтва, нямецкі ўрад зможа заявіць перад усім сьветам: мы дасягнулі ўжо межаў тэй нішчаты ,якую мы можам ускласьці на наш народ, што эканамічнае і фінансавае палажэньне Нямеччыны, якой пагражае вялізарнейшая небясьпека, настойліва патрабуе палёгкі неймавернай цяжкасьці рэпарацыйных абавязацельстваў, якія ляжаць на Нямеччыне. Гэта зьяўляецца таксама прадпасылкай эканамічнага аздараўленьня ўсяго сьвету.

Прадпрыемцы пагражаюць лёкаутам

ЛЁНДАН, 5-VI. Прадпрыемцы машына-будаўнічай прамысловасьці заявілі, што з 6 ліпеня яны маюць намер увесьці новыя ўмовы працы, якія прадугледжваюць значнае скарачэньне зарплаты, у тым ліку зьдзельнасьць аплаты і аплаты звыштэрміновых работ, а таксама адмену ўсіх гарантый супроць капіталістычнай рацыяналізацыі. Прадпрыемцы ў выпадку ня прыняцьця іх патрабаваньняў пагражаюць лёкаўтам.

Руйнаваньне прафсаюзных арганізацый

ШАНХАЙ, 5-VI. З прычыны адмаўленьня бастуючых пераплётчыкаў прыступіць да работы, прафсаюз пераплётчыкаў зачынен і абвешчан нелегальным. Цэнтральны камітэт Гаміньдану, роўным чынам, распусьціў прафэсыянальны саюз маракоў, з прычыны яго адмаўленьня ўтварыць прапанаваную рэарганізацыю.

⁂

ШАНХАЙ, 5-VI. У правінцыі Хэнань адбываецца вялікая паводка. Зьнішчаны палі, загінула шмат жывёлы.

⁂

ТОКІЁ, 2-VI. Кітайскія газэты ў Мукдэне паведамляюць, што ў павеце Цін-Чэн паліцэйскія з прычыны затрыманьня выплаты пэнсіі ў працягу 5 месяцаў наладзілі ўзброеную дэманстрацыю. Дэманстранты прайшлі па вуліцах павятовага цэнтру і перад будынкам павятовага ўраду наладзілі мітынг, на якім патрабавалі неадкладнай выплаты пэнсіі.

Міжнародная хроніка

⊙ Паводле паведамленьня газэты «Цяньцзінь Ішыбао» чырвоная армія заняла горад Чунань, правінцыі Фуцзянь.

⊙ Пасьля правядзеньня буйнай забастоўкі на Кауланскіх капальнях у Таньшане (на поўнач ад Бэйпіну), рабочыя дабіліся павялічэньня заработку.

⊙ Учора ў Рубэ і Туркуэне адбылася пад кіраўніцтвам унітарных прафсаюзаў 15 тысячная дэманстрацыя бастуючых тэкстыльшчыкаў. Дэманстрацыя закончылася магутным мітынгам, на якім выступілі прадстаўнікі ўнітарных профсаюзаў і францускай компартыі. Прызначаная аднначасова дэманстрацыя рэфармістаў сабрала ўсяго каля 1.200 чалавек.

⊙ Паведамленьні з Нью-Ёрку аб адхіленьні амэрыканскім судом іску францускага банку друкуюцца газэтамі бяз жадных камэнтарыеў.

Героям працы—„Ордэн Леніна“ і „Працоўнага сьцягу“

ПАСТАНОВА ПРЭЗЫДЫУМУ ЦВК САЮЗУ ССР.

Масква, 7-6. Прэзыдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР пастанавіў:

1. За асаблівыя заслугі ў арганізацыі і ў рабоце машынна-трактарных станцый, якія забясьпечылі выкананьне машынна-трактарнымі станцыямі пастаўленых перад імі задач—узнагародзіць ордэнам Леніна наступных работнікаў Трактарацэнтру: тав. Паўлоўскага—дырэктара Шаўчэнкаўскай машынна-трактарнай станцыі, тав. Наронскага—нам. старшыні майстэрні Шаўчэнкаўскай МТС, Масельчука—мэханіка мэханічнай майстэрні Шаўчэнкаўскай МТС, Каварцова—інжынэра, агранома, загадчыка агравытворчым аддзелам, Бандарэнка—старэйшага трактарыста Гуляй-Польскай МТС, тав. Ліндке—рабочага арганізатара Ягор'еўскай МТС, Кудзеля—інспэктара Мэлітапольскай машынна-трактарнай станцыі, Маслова—старэйшага агранома Мітрафанаўскай МТС, Бабро—старэйшага рулявога Мітрафанаўскай МТС, Воранаву—трактарысту Сяргееўскай машынна-трактарнай станцыі, Тэсдэ—малодшага рулявога Растошанскай МТС.

За адданую работу, праяўленую ў будаўніцтве машынна - трактарных станцый, якая забясьпечыла выкананьне імі іх вытворчых задач па сацыялістычнай перабудове вёскі—узнагародзіць ордэнамі «Працоўны чырвоны сьцяг» наступных работнікаў Трактарацэнтру: Капэнкава—мэханіка Пятроўскай МТС, Чарнабаева—старэйшага інспэктара крымскіх трактарных майстэрань.

За асаблівыя заслугі ў будаўніцтве саўгасаў, якія забясьпечылі выкананьне зярнёвымі саўгасамі ўсіх задач—быць буйнымі дзяржаўнымі фабрыкамі і стаць вядучай сілай, робячай паварот сялянства да калектывізацыі,—узнагародзіць ордэнамі Леніна наступных работнікаў Зернятрэсту: Багамолкіна—дырэктара зернясаўгасу «Гігант» на Паўночным Каўказе, Літвіненка—тэхнічнага дырэктара зернясаўгасу «Гігант», Глыбіна—мэханіка зернясаўгасу «Гігант», Марголіна—дырэктара вучэбна-дасьледчага саўгасу № 2 на Паўночным Каўказе, Хвастова—рабочага сьлесара вучэбна-дасьледчага зернясаўгасу, Мэк-Дауэль—агранома вучэбна-дасьледчага саўгасу № 2, Коська—дырэктара Барысаўскага саўгасу.

За асабліва выдатныя заслугі ў стварэньні новых форм, якія маюць выключнае значэньне для разьвіцьця пладова-ягадных культур і за спэцыяльныя работы ў гэтай галіне, якія маюць дзяржаўнае значэньне—узнагародзіць Мікуліна Івана Ўладзімеравіча ордэнам Леніна.

За асабліва выдатныя заслугі ў адданай барацьбе з эпізоотыямі, якая садзейнічала ўмацаваньню сьвінагадоўчых саўгасаў, за выдатную ўдарную работу,—узнагародзіць ордэнамі Леніна: Воўкаву—сьвінарку саўгасу «Культура», Бранер—работніцу саўгасу «Красныя горы». За адданую ўдарную паказальную па сваёй прадукцыйнасьці працу ў жывёлагадоўчым саўгасе, узнагародзіць ордэнам «Працоўны чырвоны сьцяг» Майер—старэйшую скотніцу саўгасу.

МАСКВА, 7. Прэзыдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР пастанавіў: за асабліва выдатныя заслугі, якія забясьпечылі выкананьне пяцігадовага вытворчага пляну ў два з паловай гады, узнагародзіць першую камсамольскую ўдарную брыгаду работніц абмётачнага цэху заводу імя Левке ў Маскве,—ордэнам Леніна.

Узнагародзіць за асабліва выдатныя заслугі, якія садзейнічалі выкананьню заводам імя Левке пяцігадовага вытворчага пляну ў 2½ гады, ордэнам Леніна: таварышоў Трасьціцэўскага—дырэктара заводу, Ванькова—майстра-вылучэнца, Грышкевіча—брыгадзіра брыгады спайкі, Разанава—інжынэра канструктара, Богіна—рабочага сьлесара. Узнагародзіць за асабліва выдатныя заслугі, якія садзейнічалі выкананьню заводам № 22 у Маскве пяцігадовага вытворчага пляну ў 2½ гады, ордэнамі Леніна: таварышоў Злакава—дырэктара заводу, Галышкава—мэханіка, Цірэйкіна—рабочага склёншчыка, Зарсэава—майстра-вылучэнца, Танезера—рабочага сьлесара, Гарбунова—[illegible], Заякоўскага—рабочага.

МАСКВА, 7. Прэзыдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР пастанавіў: за асабліва выдатныя заслугі ў галіне вынаходніцтва і ўнясеньня рацыяналізатарскіх прапаноў па арганізацыі перадавых ударных брыгад, якія садзейнічалі павялічэньню прадукцыі заводу па трактарабудаўніцтву і тым самым разьвіцьцю сацыялістычнае гаспадаркі — узнагародзіць ордэнамі Леніна наступных работнікаў трактарнага заводу Краснага Пуцілаўца: т. т. Шэвело—загадчыка трактарна-канструктарскай кантоpaй, Рагозіна—намесьніка загадчыка трактарна-канструктарскай кантоpaй, Давыдава майстра, Альтмана—адказнага тэхнічнага настройшчыка, Дзякава—начальніка 5-га вучастку новай трактарнай майстэрні, Казакевіча— майстра ліцейшчыка, Тор-Асатулава — інжынэра, Аляксеева—сакратара партыйнага камітэту. За адданую работу па ўнясеньні рацыяналізатарскіх прапаноў і па арганізацыі перадавых ударных брыгад, аказаўшую садзейнічаньне выкананьню праграмы трактарабудаўніцтва —узнагародзіць ордэнамі «Працоўнага чырвонага сьцягу» наступных работнікаў трактарнага заводу Красны Пуцілавец: т. т. Рашатова—начальніка 1-га вучастку трактаранай майстэрні.

25 чэрвеня ўсебеларускі зьезд рабселькораў

У глыбокім тылу

падрыхтоўкі да зьезду ідуць Брагінскі раён, Стара-Дароскі РК ЛКСМБ, партячэйка саўгасу ім. Лекерта

Падцягнуць адстаючых

Адстаючых не павінна быць

Падрыхтоўка да Ўсебеларускага Зьезду рабселькораў ўвайшла ў другую і рашаючую стадыю свайго разгортваньня. Зараз уся ўвага падрыхтоўчай рабоце павінна быць згуртавана на замацаваньні дасягнутых посьпехаў у справе перабудовы рабселькораўскага руху і нізавога друку тварам да задач сацыялістычнага будаўніцтва, на канчатковай ліквідацыі маючыхся недахопаў у гэтай галіне работы, на абгаварэньні праектаў-тэзісаў аб ролі рабселькораў і нізавога друку па паасобных найадказьнейшых вучастках сацыялістычнага будаўніцтва.

Падрыхтоўка да рабселькораўскага Зьезду ператварылася ў магутнейшы сродак мабілізацыі рабселькораў і нізавога друку на яшчэ большы ўдзел у сацыялістычным будаўніцтве. Побач з раёнамі, якія падрыхтоўку да Зьезду паставілі ў асяродак сваёй увагі маюцца і такія раёны, якія ў гэтым напрамку нічога не зрабілі.

Зьмяшчаны сёньня матар'ял падае нам трывожныя сігналы аб тым, што ў радзе раёнаў падрыхтоўка да Зьезду знаходзіцца пад пагрозай поўнага зрыву.

Партарганізацыя Брагінскага раёну ня кіруе рабселькораўскім рухам і нізавым друкам. Старадароскі Райком ЛКСМБ ня лічыць патрэбным прымаць удзел у кіраўніцтве работай насьценгазэт. Парт'ячэйка саўгасу імя Лекерта ўпарта супраціўляецца ажыцьцяўленьню дырэктывы партыі аб перабудове рабселькораўскага руху і нізавога друку.

Апартуністычнай недаацэнцы рабселькораўскага руху і нізавога друку трэба рашуча пакласьці канец. Апартуністаў, бюракратаў, зажымшчыкаў самакрытыкі—узяць на вострыё рабселькораўскага пяра.

Дырэктывы партыі аб перабудове рабселькораўскага руху і нізавога друку павінны быць выкананы. За іх выкананьне нясуць непасрэдную адказнасьць партыйныя арганізацыі.

Партарганізацыя Брагіншчыны

не павярнулася тварам да рабселькораўскага руху і нізавога друку

Рабселькоррух на Брагіншчыне яшчэ не заняў таго адказнага месца, якое яму адводзіцца партыяй. Парткіраўніцтва рабселькораўскім рухам і нізавым друкам адсутнічае. Ні райком КП(б)Б, ні парт'ячэйкі не разгарнулі работу з рабселькорамі і не мабілізавалі рабселькораў на ажыцьцяўленьне мерапрыемстваў партыі і ўраду на вёсцы.

Многія члены КП(б)Б ня лічаць патрэбным цікавіцца работай насьценгазэт. Былі такія выпадкі. Члены КП(б)Б Пярыйскай ячэйкі т.т. Гінзбург, Нікіцена і Цераной праводзілі сход у калгасе «Добраахвотнік», на якім абгаварвалі даклад аб рабселькораўскім руху. Аднак, гэтыя таварышы не пацікавіліся зьместам насьценгазэты калгасу і не далі ніякіх заўваг аб яе рабоце.

У раёне за два гады была толькі адна рабселькораўская нарада вясной 1930 г.

РК КП(б)Б безадкладна трэба павярнуцца да рабселькораўскага руху і нізавога друку.

Шулёнак.



Рабкор-ударнік (швэйная ф-ка «Кастрычнік») тав. Баух.

Адсутнічае кіраўніцтва

насьценгазэтай і рабкорамі

Падрыхтоўка да Ўсебеларускага зьезду рабселькораў у саўгасе Лекерта (Менск, прыгараднае) зусім не праводзіцца.

Партыйная і камсамольская ячэйкі недаацэньваюць палітычнай важнасьці работы з рабселькорамі. У саўгасе арганізавана адна ўдарная рабселькораўская брыгада, якая ад парт'ячэйкі ня мае ніякага кіраўніцтва.

Наладжан сыстэматычны выпуск насьценгазэты 3 разы ў месяц. Газэта першая была застрэльшчыкам і арганізатарам зьдзельшчыны.

Гаркому КП(б)Б, Гаркому ЛКСМБ і гарпрафсавету неабходна зьвярнуць увагу на становішча ня толькі рабселькораўскага руху, але і на становішча масавай работы ў саўгасе Лекерта, разьбіць праваапартуністычную бязьдзейнасьць і самацёчны настрой кіраўнікоў саўгасу і ўзьняць на належную палітычную вышыню рабкораўскі рух.

Зоркі.

Нізавы друк у загоне

Старадароскі райком ЛКСМБ ня прымае ўдзелу ў кіраўніцтве насьценгазэтамі і рабселькораўскім рухам. У раёне ёсьць 11 сельсаветаў, але ні ў адным сельсавеце не наладжана работа па выпуску насьценгазэт, як пры сельсавеце, так і ў калгасах.

Лёзунг аб тым, што «кожны калгас не павінен заставацца без насьценгазэты», не ажыцьцяўляецца. Кепскі прыклад у гэтай галіне работы паказвае Пасецкі сельсавет. У гэтым сельсавеце ёсьць партыйная і камсамольская ячэйкі і ня гледзячы на гэта як пры сельсавеце ,так і пры калгасах да гэтага часу не арганізаваны насьценгазэты.

Наогул па раёне на сёньняшні дзень ёсьць 72 калгасы, а насьценгазэты арганізованы толькі ў нязначнай частцы калгасаў.

Прычыны заняпаду нізавога друку—апартуністычная недаацэнка з боку раённых кіруючых арганізацый гэтай найадказьнейшай справы.

Сіротка.

Чаму спынена падрыхтоўка

да зьезду па Шклоўскім сельсавеце?

Месячнік друку на Шклоўшчыне распачат з 20 мая. Райком КП(б)Б у сельсаветы камандыраваў сваіх прадстаўнікоў для правядзеньня масавай работы і дапамогі рэдкалегіям насьценгазэт па перабудове работы насьценгазэт на бальшавіцкія рэйкі.

Прадстаўніком даны канкрэтныя заданьні ўзмацніць старыя і арганізаваць новыя насьценгазэты, а таксама выпусьціць спэцыяльныя нумары газэт, якія прысьвяціць месячніку друку і ўцягнуць у работу рэдкалегіі насьценгазэт новых рабселькораў, як калгасьнікаў, так і аднаасобнікаў беднякоў.

У Высоцкім сельсавеце ўжо адбылася нарада настаўнікаў, якая вынесла пастанову: прыняць удзел у выпуску насьценгазэт пры калгасах і сельсаветах; праз вучняў 3-4 групы правесьці падпіску, як мясцовай так і цэнтральных газэт, падпіскаю ахапіць кожны двор; праведзена работа сярод вучняў 3-4 групы аб падпісцы на газэты на летні час.

Побач з станоўчай работаю па правядзеньні месячніка друку і падрыхтоўкі да Ўсебеларускага зьезду рабселькораў, у гэтай справе маюць месца і недахопы. Так, у Каменалоўскім сельсавеце ўжо была праведзена ўся падрыхтоўчая работа па правядзеньні месячніка друку і плян работы зацьверджаны прэзыдыумам сельсавету, аднак, усё гэта спынена. Чаму, так нікому аб гэтым не вядома.

РК КП(б)Б неабходна зьвярнуць увагу на такія недапушчальныя адносіны да друку з боку паасобных работнікаў сельсаветаў і раяктыву.

Г. Тумілаў.

Пераключыліся на ўдарныя рэйкі працы

Месячнік друку па Дукорскім сельсавеце, Сьмілавіцкага раёну праходзіць пад лёзунгам месячніка самаправеркі нізавога друку. Мабілізаваны партыйныя і камсамольскія арганізацыі сельсавету на наладжваньні работы з рабселькорамі, а таксама ажыцьцяўленьні насьценгазэт і пераключэньні апошніх на барацьбу за разгорнутае сацыялістычнае будаўніцтва, за паськоранае сканчэньне бальшавіцкай сяўбы.

Ячэйка КП(б)Б і ячэйка ЛКСМБ вылучылі сваіх брыгадзіраў у кожны населены пункт з мэтай арганізаваць у кожным населеным пункце насьценгазэту. Брыгады па баявому ўзяліся за выкананьне ўскладзеных на іх задач. Ужо праводзяцца агульныя сходы па калгасах і вёсках. Рабселькоры сельсавету таксама прымаюць актыўны ўдзел у гэтым.

Арганізаваны ўдарны пост газэты «Сельскагаспадарчы Беларусі» ў саўгасе Дукоры. Арганізоўваюцца пасты пры калгасах.

У рады рабселькораў уліваюцца сьвежыя сілы ўдарнікаў рабочых саўгасаў і калгасьнікаў.

Цімох Лявіцкі.

Месячнік друку не дайшоў

да Фінансава-эканамічнага тэхнікуму

Ячэйка ЛКСМБ, прафком і рэдкалегія насьценгазэты Фінансава-Эканамічнага тэхнікуму (Менск) нічога не зрабілі па ажыцьцяўленьні выхаду насьценгазэты і разгортваньні работы з рабселькорамі тэхнікуму.

На працягу 4-х месяцаў вышаў толькі адзін нумар насьценгазэты. Рэдкалегія не змагла вакол насьценгазэты згуртаваць рабселькораў. У выніку чаго за 2 месяцы падана толькі 9 допісаў у газэту.

Гэты факт сьведчыць аб тым, што ячэйка ЛКСМБ, прафком і рэдкалегія насьценгазэты па праваапартуністычнаму адносяцца да месячніка друку.

Студэнт С. Васільеў.

Рэарганізацыя Беларускай Акадэміі Сельскай Гаспадаркі імя Кастрычнікавай рэвалюцыі

ПАСТАНОВА СНК БССР

Савет Народных Камісараў БССР пастанаўляе рэарганізаваць Беларускую Акадэмію сельскай гаспадаркі імя Кастрычнікавай Рэвалюцыі на базе яе факультэтаў і аддзяленьняў у наступныя паасобныя інстытуты:

1. Арганізаваць у Лошыцы на базе Садова-Гароднага Аддзяленьня Факультэту Расьлінагадоўлі Садова-Гародны інстытут з наступнымі аддзяленьнямі: а) садоўніцтва, б) гародніцтва, в) пераапрацоўкі садовіны і гародніны.

2. На базе факультэтаў Мэліярацыйнага і арганізацыі тэрыторыі арганізаваць у Горках Інстытут Водна-Мэліярацыйны і арганізацыі тэрыторыі з наступнымі аддзяленьнямі:

а) абсушкі балот і рэгуляваньня рэк, б) вадазабясьпечаньня в) арганізацыі тэрыторыі.

3. На базе адпаведных аддзяленьняў Факультэту расьлінагадоўлі арганізаваць у Горках Інстытут кармавых культур і аграхэміі з наступнымі аддзяленьнямі:

а) кормаздабываньня, б) збожжавых культур, в) аграхэміі з глебазнаўствам, г) сенажацяй і пашаў.

4. На базе Аддзяленьня прадзільных культур Факультэту расьлінагадоўлі арганізаваць у Горках Інстытут прадзільных культур (па культуры і першапачатковай апрацоўцы лёну і канапель).

5. На базе Тарфянага Аддзяленьня Факультэту мэліярацыі Сельскагаспадарчай Акадэміі і Тарфянага Аддзяленьня Хэмічна - Тэхналёгічнага інстытуту арганізаваць Тарфяны Інстытут у Менску з наступнымі аддзяленьнямі:

а) эксплёатацыйнае, б) тэхналёгічнае.

6) Факультэт эканомікі і плянаваньня сельскай гаспадаркі аб'яднаць з Сельскагаспадарчым Аддзяленьнем Факультэту народнай гаспадаркі Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту.

7. Падрыхтоўку кадраў па мэханізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі праводзіць у існуючых Мэханічным Машынна-Будаўнічым і Электратэхнічным інстытутах, разьмеркаваўшы адпаведна склад студэнства.

8. Горацкі Заатэхнічны Інстытут рэарганізаваць у два інстытуты:

1) Інстытут буйнай рагатай жывёлы ў Горках з наступнымі аддзяленьнямі: а) буйнай рагатай жывёлы, б) малочнай гаспадаркі.

2) Сьвінагадоўчы Інстытут у Сьляпянцы пры сьвінагадоўчай станцыі, перадаўшы яго з новага бюджэтнага году пад ведама Трэсту «СЬВІНАВОД».

9. Даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства вырашыць усе пытаньні, зьвязаныя з разьмеркаваньнем паміж новымі інстытутамі памяшканьняў, гаспадарак для заняткаў і інтэрнатаў.

10. Прапанаваць Народнаму Камісарыяту Земляробства скончыць рэарганізацыю Сельскагаспадарчай Акадэміі да 1 жніўня 1931 г.

11. Даручыць Народнаму Камісарыяту Земляробства разам з Народным Камісарыятам Фінансаў вызначыць суму сродкаў, патрэбных для правядзеньня рэарганізацыі Акадэміі, і падаць у СНК прапановы аб крыніцах пакрыцьця гэтых сродкаў.

12. Для падрыхтоўкі выкладчыкаў па спэцыяльных дысцыплінах для сельскагаспадарчых тэхнікумаў і школ саўгаснага вучнёўства, арганізаваць з восені 1931 г. у Менску шасьцімесячныя аграпэдагагічныя курсы.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР М. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік Спраў Савету Народных Камісараў і Эканамічнага Савету БССР С. КАНДЫБОВІЧ.

3 чэрвеня 1931 г.
г. Менск.

Барацьба за торф

Крывая здабычы ідзе ўніз

Тарфяная прамысловасьць БССР недадала за апошні месяц 94 тыс. тон торфу

Чэрвень—рашаючы месяц торфаздабычы. За гэты месяц трэба прарыў ліквідаваць

Дзённае заданьне 7.770 тон
На 3-VI-31 г. здабыта 1989 тон, або 41,6 проц.
На 4-VI-31 г. здабыта 1958 тон, або 41 проц.
На 5-VI-31 г. здабыта 1874,4 тон, або 39,4 проц.

5-га ЧЭРВЕНЯ 1931 г.

Месяц работы тарфянага сэзону у Беларусіі прашоў з поўным прарывам. Календарны плян на 5 чэрвеня выкананы на 27 проц., а сэзонны плян на 5 проц. Тарфяная прамысловасьць Беларусіі недавыканала за гэты месяц 94 тыс. тон.

З усіх торфазаводаў па выпрацоўцы адстаюць:

«Новая Беларусь»—55,1 проц., «Чырвоны Тарфянік»—54,5 проц. імя Даўмана—53,7 проц., «Грэбенева»—50,0 проц., «Асінторф»—45,6 проц. «Закрашынскі Мох»—31,1 проц., «Ленінскі Шлях»—28,0 проц., «Міхановічы»—28,0 проц., «Давыдаўка»—25,4 проц., «Зьвязда»—24,1 проц., «Свабода»—23,4 проц.

Ганебна адстаюць:

«Шлях сацыялізму»—20,4 проц., «1-я мая»—19,6 проц., «Чырвоны Кастрычнік»—19,4 проц., «Бальшавік»—15 проц. «Калектыўная праца»—8,5 проц., «Чырвоны Сьцяг»—3,6 проц.

Не прыступілі да работы.

«Чырвоная Беларусь» і «Рэмізова».

Побач са слабой работай брыгад трэба адзначыць ўдарныя брыгады, якія перавыканалі прамфінплян.

Брыгада—Ратнікова на—95 проц. пры 25 чалавеках (Грэбянёва), **брыгада т. Янчэнка на—91 проц. пры 22 чалавека (Грэбянева), брыгада т. Палевікова на—97 проц. пры 26 чалавеках (Новая Беларусь).**

Пры напружанай рабоце торфазаводаў, спажыўцоў, мясцовых арганізацый прарыў можа быць ліквідаван і праграма можа і павінна быць выканана.

Чэрвень зьяўляецца рашаючым месяцем для тарфянога сэзону Беларусіі. Асноўнымі мерапрыемствамі па забясьпячэньні выкананьня тарфянога сэзону на даным этапе зьяўляецца:

Не паслабіць работы па вярбоўцы рабсілы, а павялічыць яе. Прыцягнуць да адказнасьці ўсе арганізацыі, якія меняюць рабочую сілу. Правесьці самакантрактацыю рабочых да канца сэзону. Прэміраваць не толькі брыгады, але і паасобных рабочых за перавыкананьне сваёй нормы.

Месячнік торфу павінен быць скарыстан, як для здабычы торфу, так і для вывазкі торфу.

Мабілізаваныя 1000 камсамольцаў ЦК камсамолу павінны зьявіцца на торфзаводы.

Я. Б.

Торф—топкам

Распрацоўкі на торфамасыве „Рэмізава" зрываюцца, не хапае рабочай сілы і электраэнэргіі

Нова-Барысаў, 7-6. (БЕЛТА). Пытаньне аб распрацоўцы торфамасыву «Рэмізава» канчаткова было вырашана ў сакавіку гэтага году. Балота «Рэмізава» займае плошчу 316,7 гектараў, з якіх прамзалежаў—269,13 га. Найбольшая глыбіня торфазалежаў—4,3 мтр., сярэдняя глыбіня торфу—1,7 мтр.

Запасы сырой масы дасягаюць 4569940 куб. мэтр., што зможа забясьпечыць усю барысаўскую прамысловасьць на 20 год.

Ня гледзячы на тое, што балота маленькае, але яно вельмі выгадна для эксплёатацыі, бо калярыйнасьць торфу вельмі высокая. Падрыхтоўчая праца пачата толькі вясной, што выклікае некаторыя цяжкасьці, бо для падрыхтоўкі распрацовак патрэбна было ня менш году.

Рабочай сілы не хапае. Замест 300 чал. на торфараспрацоўках занята толькі 85 чалавек. Балота павінна было пайсьці ў эксплёатацыю з 1-га чэрвеня, але дзякуючы паказаным прычынам праца пачнецца значна пазьней.

Для ўстаноўкі машыны «Багэр» патрэбна некалькі мэтраў сталёвых рэяк. Гэтыя рэйкі ляжаць на складах у Барысаве і чамусьці іх не дасылаюць. Ня гледзячы на шматлікія звароты да адміністрацыі ст. Барысаву аб узаемазваротнай выдачы нам 2-х пар рэльсаў, яна і да гэтага часу не дае адказу.

Праводка лініі токаў высокага напружаньня з-за недахопу абсталяваньня таксама тармозіцца. Замест электрычных правадоў даслалі тэлефонны кабель. Адсутнасьць электраправоду затрымлівае пачатак эксплёатацыі балота. Для рабочых няма памяшканьняў. Няма складаў для захоўваньня інструмантаў і г. д.

Ня гледзячы на запатрабаваньне ў Гарсавет і Камгас аб прадстаўленьні памяшканьня для канторы торфараспрацовак, памяшканьне не прадстаўлена. Грамадзкае харчаваньне і забесьпячэньне тарфянікаў пастаўлена нездавальняюча, а гэта вельмі адбіваецца на прадукцыйнасьці працы.

Сярод рабочых прафсаюзы не вядуць ніякай культурна-масавай працы. Сацыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва не разгорнута. У выніку эксплёатацыя балота «Рэмізава» зрываецца.

На дапамогу ім павінны прыйсьці рабочыя цэнтральнай электрычнай **станцыі, яны павінны ўзяць шэфства над новым торфмасывам «Рэмізава».** Камсамольскія ячэйкі Бярэзінскага калектыву, шэфы «Рэмізава» нічога не зрабілі.

У далейшым камсамольскія ячэйкі, камбінату, партыйныя, прафсаюзныя арганізацыі ЦЭС павінны сапраўды аказваць дапамогу новаму торфмасыву. Торф павінен быць.

Плян здабычы торфу выканан на 15 проц.

Бабруйск, 7-6. (БЕЛТА). Торфазаводам «Новая Беларусь» сэзонны плян здабычы торфу на 5-е чэрвеня выкананы—на 15 проц. Брыгады т.т. Палявікова і Крэзо паказваюць прыклады сапраўднай ударнай работы, утрымліваючы за сабой пераходны сьцяг.

Падцягнулася брыгада т. Шылава, прыступіла да працы новая брыгада т. Іванова, якая з першых-жа дзён паказала высокія тэмпы працы.

Не паслабляць барацьбы

за перабудову кааперацыі тварам да спажыўца

У Лядняньскім, Коханаўскім, Вушацкім, Дрыбенскім, Нараўлянскім і Брагінскім раёнах дырэктыва партыі і ўраду аб перабудове спажыўкааперацыі папала ў доўгую скрыню

Доўгая цеганіна

Стара-Дарожскі Райкаапсаюз ніяк ня хоча зрабіць расцэнку на цьвікі. Калгасу «Новы селянін» вызначаны цьвікі для пабудовы скотнага двара і карму шак. Цьвікі маюцца ў Райкаапсаюзе, а калі калгас зварочваецца, каб атрымаць іх, дык яму адказваюць, каб прыехалі ў другі раз, бо цяпер «нельга адпусьціць» цьвікі, яны «яшчэ не расцэнены». Гэта цягнецца ўжо паўтара месяца. Калгасныя пуні стаяць раскрытыя, вупраж гніе, жывёлу няма дзе паставіць. Неабходна Райкаапсаюзу заварушыцца і адпусьціць калгасу цьвікі.

Карашкевіч Міхась.

Чараноўскае сельпо сьпіць

(Чараноўскі сельсавет, Вушацкі раён)

Ня гледзячы на шмат дырэктыў вышэйшых савецкіх органаў безадкладна пачаць кантрактацыю малака па сельсавеце, як па індывідуальным сэктары, таксама і па калгасах, Чараноўскае Сельпо пакуль яшчэ не пачало прыёмку малака. Яно ўсё яшчэ рыхтуецца...

Адпаведным органам трэба гэтым зацікавіцца і ўзварушыць Сельпо, бо хутка скончыцца 2-гі квартал, а для гораду Сельпо ня дало ні аднаго кілё масла, сыру

Туркоў Н.

Ударыць за бязьдзейнасьць

(Аршанскі раён).

Загадчык **Шынкаўскага** праўленьня каапэрацыі Леановіч Кірыла, мала ўдзяляе ўвагі забясьпячэньню каапэрацыі прадуктамі спажываньня. На запытаньне аднаго селяніна, чаму няма мукі, Леановіч адказаў: «яшчэ ўсьпеем». Мука і другія прадукты ляжаць доўгі час на ст. Бобр, а Леановіч не паклапаціўся забраць гэтыя прадукты.

Сумны і Палын.

Хлеб зьнік невядома куды

Загадчык хлебапякарні Смальлянскага СЕЛЬПО, **Коханаўскага** раёну тав. Кірык вельмі «перагружан» работай. Ніколі яго ня знойдзеш на месцы. Бяда толькі ў тым, што ад такой работы зава зусім згубіўся твар Смальлянскага СЕЛЬПО: шмат кгр. печанага хлеба зьнікла невядома куды. Больш 1.000 кгр. атрубей раздадзена прыватным асобам па загаду зава, а рабочыя, служачыя, бедната і настаўнікі доўгі час не атрымліваюць мукі.

Гэтай «шчырай» работай т. Кірыка неабходна зацікавіцца Коханаўскай РСІ

Селькор.

Сталоўка не на вышыні

За апошні час справа забесьпячэньня рабочых і служачых сьнеданьнем і абедамі рэзка пагоршылася ў Лядняньскай Райселькаапэрацыі. Невядома чаму спынена выдача хлеба ў сталоўцы Райсельпо, дзе сталуюцца лядняньскія рабочыя і служачыя. Крама Райсельпо таксама не забясьпечвае хлебам: хлеб адпускаецца з перабоямі: дадуць адразу на дні 3, а потым цэлы тыдзень не даюць, так што рабочы і служачыя штурхаюцца на прыватны рынак.

Энгерт.

Бюракратызм у спажыўтаварыстве

У Брагінскім спажыўтаварыстве пайнікі не атрымліваюць сваіх тавараў, між тым апошнія ляжаць па месяцы на паліцах.

Прыказчыкі дрэнна адносяцца да наведвальнікаў. Усе тавары ідуць амаль не па прызначэньні. Дазнацца каму прадаюць той ці іншы тавар цяжка, бо нават і Гарспажыўтаварыства ня хоча сказаць.

Бюракраты занялі галоўную пазыцыю ў Брагінскім спажыўтаварыстве. Бюрократам трэба даць па рукам.

Я. Асіна.

Герман „гаспадарнічае"

У сельсавеце імя Розы Люксэмбург Каралінскага раёну ёсьць Алескоўскае спажывецкае т-ва, у якім служыць прыказчыкам 5 год т. Герман, ён-жа і член праўленьня. Ён бяз крамнай камісіі разьмяркоўвае дэфіцытныя тавары заможным кулакам, дае лепшы тавар ім, а беднякам і батракам—горшы. Кулаку Крэпіку даў 4 мэтры мануфактуры; 100 грам цукерак каштуе 28 кап., а ён бярэ 30 кап. У ліпені месяцы 1930 году прадаваў вяроўкі, якія па расцэнцы каштавалі 1 р. 02 к. кілёграм, а т. Герман браў 1 р. 12 к. кілёграм. Герман быў аднойчы судзімы за растрату.

Топор.

Зьмяніць карэнным чынам кіраўніцтва БКС сваёй сыстэмай

Партыя і ўрад, надаючы вельмі важнае палітычна-гаспадарчае значэньне пытаньням рабочага забесьпячэньня, вырашэньне якога ў значнай частцы залежыць ад адпаведнага кіраўніцтва спажыўсыстэмай,—з усёй сур'ёзнасьцю высоўвалі перад Белкаапсаюзам задачу паставіць рашуча пытаньне аб адпаведным кіраўніцтве і сувязі БКС з сваёй сыстэмай.

Ня гледзячы на паасобныя дасягненьні ў гэтым напрамку, ёсьць, аднак, у пытаньні кіраўніцтва і сувязі рад хваробных зьявішчаў, патрабуючых тэрміновых мер да іх зьнішчэньня.

Калі ўзяць адзін з мэтадаў кіраўніцтва—выезды ў райспажыўтаварыства, дык трэба сказаць, што сыстэмы ў гэтых выездах няма, таму і здарылася, што з 101 выезду ў РСТ (за 2 месяцы) ня былі ахоплены далёкія раёны, як: Лоеў, Мяжа, Лельчыцы і г. д., тым часам як у некаторыя больш блізкія РСТ выезды праводзіліся па некалькі разоў, пры гэтым ніякай дыфэрэнцыяцыі і галіне сувязі і інструктажу ня існуе.

Такое становішча, як адсутнасьць па ўсім апараце сыстэмы выездаў, разьмеркаваньня РСТ па некаторых адзнаках, прыводзіць да цэлага раду выездаў гастралёрскага характару, якія па, сутнасьці, сапраўднай дапамогі месцам прынесьці ня могуць. Досыць характарна зазначыць, што для складаньня кантрольных лічбаў, правядзеньня асобных відаў загатовак і г. д., работнікі выяжджаюць у РСТ на 1-2 дні, што вядома ніякай сапраўднай карысьці прынесьці ня можа.

Ці можна гаварыць пры такім становішчы паасобных выездаў аб сапраўдным вывучэньні дзейнасьці РСТ, эканомстановішча раёну, вывучэньня патрэб раёну ў таварах і г. д.?

Бязумоўна, нельга. І недарма маецца шмат шкодных і агідных выпадкаў, калі РСТ засылаюцца ня тыя тавары, якія гэтаму раёну патрэбны, адсюль і дрэнная мабілізацыя сродкаў, затрымка таваразвароту і г. д.

Такое становішча паглыбляецца яшчэ і тым, што нават і паасобныя работнікі не падаюць матар'ялаў аб выніках выезду і, калі яны і падаюць дык іх ніхто ня вывучае і не перадае лепшага вопыту месцам.

У БКС ня існуе сталай сыстэмы скліканьня нарад раённых супрацоўнікаў па паасобных галінах працы. Так, за час ліквідацыі акруг, ня лічачы выклікаў старшынь РСТ, склікана толькі дзьве нарады.

Такое становішча кіраўніцтва і сувязі выклікала замену жывой сувязі пісьмовай, на што РСТ ніяк па колькасьці абежнікаў ня могуць «паскардзіца». З усіх сэктараў штодня выпускаецца вялікая колькасьць розных абежнікаў, што выклікае простую немагчымасьць іх «пераварыць», пры гэтым самыя абежнікі пасылаюцца ўсім РСТ незалежна ад таго, ці датычацца яны да данага РСТ, ці не.

Ёсьць і яшчэ адзін від сувязі, загружаючы часам нерацыянальна РСТ—гэта падача розных статыстычных даных. РСТ абавязаны прадстаўляць у БКС 37 розных формаў зьвестак, якія магчыма было рацыянальна скараціць на палову. Так, напрыклад, РСТ прадстаўляе БКС месячную справаздачнасьць, якая здаецца, павінна ўключыць у сябе ўсе пытаньні, аднак, асобныя пытаньні павінны прадстаўляцца ў асобных зьвестках у гэты-ж тэрмін і г. д.

Прадстаўленьне такой колькасьці розных зьвестак (паралельных) выклікае несваячасовае іх прадстаўленьне і недобраякасную апрацоўку.

Такое становішча кіраўніцтва, інструктажу і сувязі з РСТ з боку Белкаапсаюзу ня можа заставацца ў далейшым.

Неабходна БКС зараз-жа перабудаваць усю сыстэму кіраўніцтва РСТ у напрамку аказаньня месцам канкрэтнага жывога інструктажу па ўсіх галінах працы, зрабіць упор на рацыяналізацыю ўсёй работы сыстэмы, з тым, каб у бліжэйшы час дабіцца рэальных вынікаў у гэтым важнейшым пытаньні—кіраўніцтве раёнамі.

М.

Абакунчык спаліў сьпісы на насеньне

Аздаравіць Кабыліцкае малочна-жывёлагадоўчае таварыства

З самага пачатку існаваньня Кабыліцкага малочна-жывёлагадоўчага таварыства (Пухавіцкі раён), на чале яго сталі клясава-варожыя людзі, якія зжыліся з кулакамі і аддавалі ім усе кармы для жывёлы, а бедната была зусім пазбаўлена гэтай дапамогі.

З 1930 году старшынёю праўленьня т-ва стаў сын былога афіцэра Абакунчык Янка. Ён зрабіў растраты ў краме і заблытаў работу таварыства так, што патрэбна нават умяшаньне РСІ.

Ня гледзячы на цэлы рад дырэктыў і прапанову з боку райкаапсаюзу аб правядзеньні веснавой сяўбы, таварыства нічога не зрабіла. Ачыстка насеньня выканана на 35 проц. Абмен на гатунковае, забесьпячэньне беднаты насеньнем, ваўнаваньне глебы не праведзена. Сьпісы на насеньне старшыня таварыства спаліў у печы. Машыны таварыства параскіданы і іржавеюць на двары.

Закантрактаванае малако на завод не паступае, а праўленьне таварыства аб гэтым ня дбае. Загатовак таварыства не праводзіць, і ніякай растлумачальнай работы аб малочна-жывёлагадоўчай кааперацыі не вядзе.

Сам старшыня таварыства зьяўляецца заядлым ворагам калектывізацыі і [illegible] мерапрыемстваў савецкай улады.

Час аздаравіць таварыства.

Шэляг.

Лельчук „самаснабжаецца"

На чале Нараўлянскага райкаапсаюзу знаходзіцца Лельчук. Ён што хоча тое і робіць. Колькі ён ні працуе на каапэрацыйнай рабоце, увесь час «самаснабжаецца». Вось факты: калі ён аб'яжджае крамы па вёсках, заўсёды прывозіць для сябе па паўпуда масла. Лельчук мае сваю карову, для якой з Дзярноўскага загатоўчага пункту бяз усякага нараду адправіў два вазы сена. Гэта ў той час, калі тут-жа на месцы ў калгасе не хапае сена і калгасу Лельчук ня хоча даць сена.

Шыла.

Бяз усякай рэвізіі

Два месяцы таму назад крама спажывецкага таварыства **Азарыцкага** раёну была абкрадзена. Была скрадзена дзённая выручка і шмат дробных рэчаў. Крамнікам гэтай крамы частка выручкі 89 руб. была адабрана. Былі адабраны некаторыя дробныя рэчы.

Ня гледзячы на тое, што крамнікам была падана заява ў раённае спажытаварыства аб адбыўшымся, рэвізіі ў ў краме ня было. Ня была яна прароблена і пры прыёмцы крамы сельспажывецкім таварыствам.

Ведаючы.

Рэвізійная камісія сьпіць

(Бялыніцкі р.)

У Эсьмонаўскім сельспажыўтаварыстве дэфіцытныя тавары (плашчы, касьцюмы, паўбашмакі) разьмяркоўваюцца па «адказных асобах». Некаторыя групы зусім забыты. Ня гледзячы на тое, што ёсьць дырэктыва аб рабочым забесьпячэньні настаўніцтва, яно ў Эсьмонаўскім сельспажыўтаварыстве на апошнім месяцы. За ўсю зіму настаўнікі атрымалі па паўкавалка мыла. Уклады на гатовае адзеньне марынуюцца. Рэвізійная камісія сьпіць.

Пайнік.

Забываюць пра рабочае забесьпячэньне

Дрыбенскае райспажыўтаварыства (Райсаюз) на тэрыторыі ўсяго раёну мае некалькі прадпрыемстваў, але рабочыя гэтых прадпрыемстваў прадуктаў не атрымліваюць.

Старшыня Дрыбенскага сельспажыўтаварыства тав. Шэйнін па цэлых месяцах ня бывае ў праўленьні, пра рабочае забесьпячэньне забываецца.

Райсаюз таксама мае нормы і нарады пайкоў для рабочых, але гэтыя раздае служачым раёну. У раёне існуе так званая «двацатка», у якой лічацца такія, што маюць серадняцкія гаспадаркі.

Нецярплівы.

МЕСЯЧНІК ПРАВЕРКІ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ

Пастанова сакратарыяту ЦК КП(б)Б аб месячніку праверкі беларусізацыі

1. У выкананьне пастановы Бюро ЦК КП(б)Б ад 26.3-31 г. правесьці з 10 чэрвеня па 10 ліпеня месячнік генэральнай праверкі беларусізацыі апаратаў і веданьне беларускай мовы і ўжываньне яе на рабоце ўсімі членамі і кандыдатамі КП(б)Б, а таксама супрацоўнікамі ўсіх як цэнтральных так і раённых устаноў (партыйных, КК-РСІ, савецкіх, гаспадарчых, каапэрацыйных, камсамольскіх і прафсаюзных).

2. Раённыя і гарадзкія камітэты КП(б)Б павінны забясьпечыць у ячэйках шырокае абгаварэньне задач месячніка на агульных партыйных сходах і сходах рабочых, служачых і бядняцка-серадняцкага сялянства, падвяргаючы жорсткай крытыцы ўсе недахопы ў справе правільнага ажыцьцяўленьня нацыянальнай палітыкі КП(б)Б.

3. Месячнік генэральнай праверкі беларусізацыі партыйнымі калектывамі і ячэйкамі павінен быць скарыстаны такім парадкам, каб «арганізаваць і стаць на чале ўцягненьня шырокіх рабочых мас у справу культурнага будаўніцтва і ажыцьцяўленьня ленінскай нацыянальнай палітыкі,—каб рабочыя масы, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, узялі на сябе ініцыятыву у вывучэньні беларускай мовы, гісторыі і эканомікі Беларусі, у ажыцьцяўленьні беларусізацыі апаратаў».

4. Разам з правядзеньнем месячніка праверкі беларусізацыі праверыць ступень карэнізацыі апаратаў і становішча работы сярод нацыянальных меншасьцяй на іх роднай мове.

5. Партыйныя арганізацыі ў часе месячніка праверкі беларусізацыі павінны мабілізаваць увагу шырокіх мас рабочых і ўсіх працоўных на рашучае ўзмацненьне барацьбы з вялікадзяржаўным расійскім шавінізмам, як галоўнай небясьпекай на даным этапе, з контр-рэвалюцыйным беларускім нацыянал-дэмакратызмам і яго агентурай ў радох КП(б)Б—нацыянал-апартунізмам, антысэмітызмам і з шавінізмамі іншых нацыянальнасьцяй.

6. Гаркомы і Райкомы КП(б)Б павінны забясьпечыць камісіі па праверцы адпаведнымі таварышамі.

7. Члены партыі, працуючыя у апаратах устаноў і арганізацый, правяраюца агульнымі камісіямі, а тыя члены партыі, якія працуюць на прадпрыемствах і апаратах партыйных, камсамольскіх і прафэсыянальных арганізацый праўяраюцца спэцыяльнымі камісіямі, вылучанымі райкомамі, або гаркомамі КП(б)Б.

8. Вынікі месячніка павінны быць абгавораны на пленумах РК і Гаркомаў і дасланы ЦК да 15 ліпеня.

АБАПІРАЮЧЫСЯ НА АКТЫЎНАСЬЦЬ МАС,

рэалізаваць новую пазыку ў найкарацейшы тэрмін

Структура пазыкі „3-ці рашаючы"

МАСКВА. 5-VI. Прэзыдыум ЦК саюзу фінансава-банкаўскіх работнікаў адобрыў распрацаваную Наркамфінам структуру новай пазыкі, якая зводзіцца да таго, што ўстанаўляецца: а) першы выпуск пазыкі—беспройгрышны, г. зн. кожная аблігацыя на працягу тэрміну, на які будзе выпушчана пазыка, абавязкова адзін раз выйгрывае; б) другі выпуск толькі процантны, г. зн. які забясьпечвае цьвёрды, загадзя вызначаны прыбытак у выглядзе процантаў; в) штомесячныя тыражы замест існуючай сыстэмы тыражоў раз у квартал; саюз фінансава-банкаўскіх работнікаў цалкам падтрымлівае перад урадам гэтыя прапановы.

У пастанове прэзыдыуму ЦК гаворыцца: «задачай фінансава-крэдытнай сыстэмы, усёй савецкай грамадзкасьці і нашага саюзу, у першую чаргу, зьяўляецца: абапіраючыся на актыўнасьць мас правесьці рэалізацыю новай пазыкі ў найкарацейшы тэрмін, закончыць яе ў горадзе ў адну-дзьве дэкады з тым, каб пераключыць усе сілы і ўвагу на пасьпяховае разьмяшчэньне пазыкі на сяле. «Тэмпы рашаюць» гэты лёзунг павінен стаць вядучым у кампаніі па рэалізацыі пазыкі выпуску трэцяга рашаючага году пяцігодкі.

Палепшыць паступленьне ўзносаў

За затрымку падпісных сум па пазыцы „Пяцігодка" прыцягваць да адказнасьці

Зараз наглядаецца зусім нездавальняючае становішча касавага паступленьня па пазыцы «Пяцігодка»: на 1-е мая павінна было паступіць 80 проц., а паступіла 60,5 проц. да сумы рэалізаванай пазыкі на гэтую лічбу па калектыўнай падпісцы.

Па паасобных групах насельніцтва па калектыўнай падпісцы выплата пазыкі асабліва адстае па групе сялянства і групе неарганізаванага насельніцтва: на 1 мая паступіла 55,7 проц. да сумы рэалізаванай пазыкі.

У калгасным сэктары вёскі ў большасьці калгасаў з боку калгасьнікаў выплата пазыкі амаль скончана, аднак праўленьнямі калгасаў атрыманыя сродкі вельмі неакуратна здаюцца ў касы банку і ашчадкас, а таму стварылася вялікая запазычанасьць з боку праўленьняў калгасаў па пазыцы.

Да 1 мая калгасным сэктарам вёскі пазыка павінна была быць поўнасьцю выплачана, аднак па становішчы на гэтае чысло выплачана толькі 52,5 проц. да сумы рэалізаванай пазыкі.

З боку кіраўнікоў устаноў і прадпрыемстваў назіраюцца нядбайныя адносіны да сваячасовай выплаты касам фінорганаў узносаў па пазыцы, ня гледзячы на маючыяся дырэктывы аб тым, што незалежна ад часу выплаты рабочым і служачым заработку ўзносы павінны акуратна пералічвацца на рахунак НКФ. Маюцца выпадкі, калі адміністрацыяй пры разьліках з рабочымі і служачымі вылічэньне ўзносаў зусім не робіцца (Гомель, Віцебск).

З боку крэдытных устаноў—(філіялы Дзяржбанку, ашчадкасы)—ня прымаліся належныя меры да кіраўнікоў устаноў і прадпрыемстваў, нарушаючых сваячасовасьць выплаты ўзносаў па пазыцы

Ня гледзячы на сыгналізацыю Дзяржабанку да райкамсодаў аб сваячасовым паступленьні ўзносаў па пазыцы, з боку апошніх ня было прынята належных захадаў да зьнішчэньня такога зьявішча (грамадзкая праверка праз брыгады і г. д.).

У зьвязку з гэтым, Цэнтральная Камісія Садзейнічаньня дзяржкрэдыту і ашчадсправе пастанавіла: прапанаваць усім Гар. і Райкамсодам пры ўдзеле грамадзкіх інструктароў на працягу першай дэкады чэрвеня месяца г. г. правесьці масавую праверку прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый аб становішчы разьлікаў па калектыўнай падпісцы на пазыку «Пяцігодка».

Філіял Дзяржбанку і гаррайашчадкасы павінны ўстанавіць жорсткі кантроль пры выплаце пэнсіі рабочым і служачым аб сваячасовым пералічэньні кіраўнікамі ўстаноў і прадпрыемстваў узносаў па пазыцы на рахунак НКФ.

Белкалгасцэнтр павінен прыняць неабходныя захады да безадкладнага пералічэньня праўленьнямі калгасаў на рахунак НКФ запазычанасьці па ўжо аплачанай калгасьнікамі пазыцы «Пяцігодка».

Сыстэма камсодаў і інстытуту грамадзкіх інструктароў павінна прасачыць за выкананьнем гэтай пастановы і ў выпадку выяўленьня парушэньняў з боку праўленьняў калгасаў кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў,—вінаватых прыцягнуць да судовай адказнасьці.

Не мабілізавалі актыў

Спажывецкая каапэрацыя займае ў пляне мабілізацыі сродкаў каля 30 пр. Але Гарадоцкі райсаюз скрыўляе лінію ў мабілізацыі сродкаў, абыходзячы банк не прытрымліваючыся крэдытнае рэформы. Райсаюз браў з мясцовых аддзелаў прадукцыю за гатоўку, не праводзячы гэта праз банк. Райсаюз таксама з выручкі выплаціў зарплату свайму апарату.

Ёсьць выпадкі злачынстваў. Калгасы імя Дзяржынскага, «Чырвоны Кастрычнік», «Маркавічы» звыш 1.000 руб. утрымалі з калгасьнікаў за пазыку «Пяцігодка ў чатыры гады» і грошы ў касу ня ўнесьлі, а скарысталі на патрэбы сваёй гаспадаркі.

Прафсаюзы ніякага ўдзелу ў справе мабілізацыі сродкаў не прымаюць. Сельскія ячэйкі КП(б)Б і ЛКСМБ ня ўлічылі важнасьці гэтага і не мабілізавалі актыў на ліквідацыю прарыву.

Мабілізацыя сродкаў патрабуе ўвагі ўсёй грамадзкасьці, бо гэта не кампанія, а штодзенная ўпартая праца.

РК і РВК павінны сачыць за работай у мабілізацыі сродкаў і сурова пакараць зрыўшчыкаў фінпляну.

Юрэвіч.

У руднях балотнага вугля

2. „Сёньня" і „заўтра" заводу

Над балотам слаўся густы туман. У цэнтральным пасёлку цёмна. Заводзкія коні ходзяць вакол жыльля, дзе менш камароў. Пасёлак сьпіць, толькі два вакны заводзкай сталоўкі торфазаводу «Чырвоны Сьцяг» сьвецяцца жоўтымі квадратамі. Вытворчая нарада адно што пачалася.

Тэхнарук заводу Нармэн ад хваляваньня пацее, мне ў руках насоўку. Ён не пасьпеў падрыхтавацца да дакладу. Ён ня ведаў аб дакладзе. Яму трэба было гаварыць аб прарыве, а пад рукой няма інструкцый, загадаў, лічбаў, выняткаў... Цяжка ў такім выпадку дакладваць аб стане заводу...

— Я не папярэджаны, дарагія таварышы, аб тым, што сёньня мой даклад. Не магу я гаварыць са столі.

— Не са столі, тав. Нармэн, раскажэце што на заводзе, што на балоце, як машыны?

Нармэн пачуў папрок у гэтай рэпліцы і адразу-ж досыць адкрыта і хутка зьмяніў «гнев на милость».

— Ах, аб становішчы... Гэта можна. Ён гаварыў плаўна, але ў голасе было чутно хваляваньне.

— Белторф дае нам 6-ю машыну, але гэта не выратуе становішча... Я яшчэ раней гаварыў, што мы заключаем дагавор з Эльводам, які загадзя асуджаны на невыкананьне...

З месца нехта дадаў:

— Давайце аб гэтым не гаварыць. Мы тады вам даводзілі, што догавар можа быць выканан...

— І яго трэба выканаць—дадаў маўчаўшы дагэтуль дырэктар Белторфу т. Арнт.

Нармэн некалькі хвілін маўчаў, потым шпарка скончыў сваю прамову, сеў.

— Хто хоча выказацца?

Маўчаньне. За сьцяной чутны трэск кіно-апарату. Нехта гучна чытаў надпісы на карціне. Лямпа кідае мяккія жоўтыя блікі на твары прысутных. Маўчаньне парушыў Кітовіч—нам. дырэктара заводу і загадчык Сьнежанськім вучасткам. Яго прамова была рэзкая і прагучэла для прысутных узрывам. Нехта пасьля яго выступленьня сказаў:

— Такой самакрытыкі мы ў нас тут яшчэ ня чулі.

— Мы да торфасэзону не рыхтаваліся—гаварыў Кітовіч пакручваючы аловак паміж пальцамі,—займаліся гутаркамі, ці выконваны дагавор з Эльводам, ці не, і ў Менск езьдзілі. Езьдзілі па чатыры чалавекі адразу... За будаўніцтвам не сачылі... Вярбоўкай не займаліся... Дырэктар т. Лойка ўзьнімаў лямант за разьбітае шкло ў сталовай, а аб балоце забываўся...

Кітовічу дапамагаў потым Арнт.

— Скажэце па совесьці, таварышы, ці бываеце вы на балоце?

Тут была зроблена паўза у часе якой прысутныя пераглянуліся.

— Калі бывалі на балоце, дык вы што ня бачылі, як капаюцца каналы, як устанаўляюць машыны, як гатовяць балота... Ды прафан і той вам скажа, што так каналаў не капаюць. Вы ня бачылі балота, таварышы.

— Машын, вы гаворыце, няма. Хто-ж таргаваўся з РВК каму адрамантаваць мост каб гэтыя машыны можна было перавезьці, а рабочыя? Ці-ж яны ня адыходзяць таму, што да торфасэзону так ня рыхтуюцца. Ці можа рабочы вырабіць норму калі машыны больш стаяць чымся робяць?. А зьдзельшчына, а гаспадарчы разьлік, а бесьперапынка? Загад дырэктара я бачыў два тыдні таму назад, а дзе яна гэтая бесьперапынка? Яе няма.

Арнт скончыў. Ён цяжка апусьціўся на лаўку, рукі дрыжэлі ад напружаньня. Два дні ён сядзіць на заводзе і на працягу двух дзён адчувае як завод цягне ўсю выпрацоўку Белторфу ўніз.

А 3-й гадзіне ўночы патушыліся жоўтыя квадраты ў вокнах заводзкай сталоўкі. На двары сьвітала. Густы туман нізка слаўся над балотам.

Раніцой крадзёж быў выяўлены. З ларка быў скрадзены ўвесь сьпірытус. Прыказчык ларка замяшаўся, зачыніў ларок, запрог коняй і паехаў за міліцыянэрам.

Увечары па пасёлку п'яна рваўся гармонік, вылі п'яныя галасы і злосна бурчалі сабакі. У бараках вытанцоўвалі кадрыль. У гэты дзень і ў той-жа вечар вецер цэрабіў аб'яву—кавалачак паперкі на плоце канторкі аб тым, што ў пасёлку № 3 за 7 вёрст ад Сьнежанькі «будзе ісьці кіно».

Апроч каапэратара крадзёж сьпірытусу і п'янка ў пасёлку нікога ня ўстрывожыла. Трывога каапэратара была трывогай гаспадарніка, але ня больш. Каапэратару трэба было скласьці акт таму да прыезду міліцыі ён зачыніў ларок і паехаў на рыбалку.

Загадчык вучастку аб крадзяжы і п'янцы на пасёлку апавядаў у габінэце дырэктара як аб сьмешным анэкдоце.

Ля баракаў, ля перацягнутых вяровак, на якіх каляровымі плямамі шугалася бялізна, нас абступілі тарфяніцы. Яны гаварылі гучна, перабіваючы адна адну.

— Бакі, вось не гатовы, бялізну ў балоце мыем.

— Лазьню абяцалі, дзе яна?

— Ложкі замест нараў, а дзе-ж яны, гэтыя ложкі?

— Абяцанка-цацанка.

Сёньня тарфяніцы ўсхваляваны больш чымся заўсёды, пасьля абеду 4 з іх захварэла. А абед быў тлусты, у бураках буйнымі плямамі плавала сала, да гуляшу была зноў такі падліта падліўка з сала.

А праз дзьве гадзіны пасьля прыёму харчоў, тарфяніцы адчувалі сябе дрэнна, адчувалі пазывы на воніты і боль у страўніку. Умовы харчаваньня, інтэрнату, работа каапэрацыі, ўсё што павінна садзейнічаць замацаваньню рабочай сілы на ўвесь сэзон для торфазаводу, усяго гэтага тут няма.

Заўтра сёмуха. Тарфянікі заявілі, што на работу ня выйдуць.

Дзесятнікі спрабавалі, праўда ня сьмела, угаворваць. Спасылаліся на тое, што па-першае, па загадзе ў нас бесьперапынка, спрабавалі намякаць на прарыў, аб тым, што «бога фактычна няма» але баяліся настойваць...

Адна толькі брыгада т. Васілеўскага, старога тарфяніка парашыла на заўтра наладзіць васкрэсьнік па ліквідацыі прарыву. Гэта брыгада па ініцыятыве Васілеўскага, за вячэрай у сталоўцы парашыла:

— Ад 4 раніцы да 12 дню папрацуем.

З раніцы па вуліцах пасёлку пярэсьцілі каляровыя кофтачкі тарфяніц, ішлі ў абдымку пары і зноў надрываўся гармонік...

У абед зьвярнулася брыгада Васілеўскага. Ёй першай падносілі абеды. За сталом шумна гаварылі, перакідваліся праз сталы рэплікамі з тымі, хто сёньня разгульваў па пасёлку ў навопічаных ботах і кашулях на выпуск.

— У цябе, хоць боты і блішчаць, а лапаць ты самы сапраўдны.

— Во, во, бачылі тэмпы цаюць... За сёмуху норму перагнаць думаюць... Эх, і дзівакі...

У гэтых жартах лёгка дыфэрэнцыраваць самую масу сэзоньнікаў. Вось за сталом тыя, хто адчувае кожны прарыў ў пляне як рану на сваім целе. А тых, вось што стаяць жуючы галіначку ім «гнаць няма куды». Пакуль у кацялкох сваё сала, масла і сыр, працуюць, а потым дахаты, а за намі «хоць патоп».

Мала загартаваць сябе ў балоце, мала даць толькі норму, ліквідаваць прарыў, выканаць плян. Новы торфазавод павінен даць новага тарфяніка, тарфяніка—ударніка.

**

Мы шукалі насьценгазэту. Мы знайшлі яе сьпешна прыбітай да сьценкі аднім цьвіком, запыленай, каравай.

Мы шукалі рабкораў. Сакратар ячэйкі не набраў іх па пальцах нават аднэй рукі.

— Сам вось папісваю.

Мы шукалі рэдкалегію. Яе не аказалася.

Толькі ад нас на торфазаводзе даведаліся што «Чырвоны Сьцяг» павінен даць аднаго дэлегата на Ўсебеларускі рабселькораўскі Зьезд.

Рэдактар смалявіцкай раённай газэты «Шлях Калектывізацыі» быў задаволены калі даведаўся, што «Савецкая Беларусь» едзе на торфазавод. Ён абяцаў на заўтра прыслаць «каго небудзь».

— Трэба будзе заняцца заводам—гаварыў ён.

Але на завод нікога ня прыслаў.

Далей пошукі рабкораўскай работы на заводзе спыніліся. У блёкноце ў мяне застаўся запіс.

— Аб рабкорах, газэце, зьезьдзе—пустое. места.

Дзе прычыны прарыву на «Чырвоным Сьцягу»? Чаму прарыў такі глыбокі? Чаму тут лічаць, што апошняя вытворчая нарада «гістарычная»? Гістарычная таму, што гаварылі ўпяршыню «так моцна»....

Мы прычыну шукаем у той-жа адзінай насьценнай газэце, у адсутнасьці рабкораў, культработы, у адсутнасьці партыйнага кіраўніцтва жыцьцём заводу, у адсутнасьці прафработы.

На заводзе створаны пасты газэты «Савецкая Беларусь». Ад іх мы чакаем дапамогі, яны выкрыюць конкрэтных вінаўнікаў зрыву. Для заводу «Чырвоны Сьцяг» павінна пачацца новая старонка, старонка сапраўднай барацьбы за бальшавіцкі плян.

**

На 1933 год зацьверджаны кантрольныя кропкі па здабываньні торфу. Замест 45.000 праграмы «Чырвонага Сьцягу» у гэтым годзе, ён павінен будзе даць 250.000. Калі ў гэтым годзе «Чырвоны Сьцяг» павінен даць толькі машынны торф, дык па кантрольных кропках ён дасьць прамысловасьці 50.000 тон машыннага, 100.000 фрэзэрнага і 100.000 вялікага гідраторфу.

Трэба будзе выкапаць ужо ў 1932 г. больш чымся 25.000 кілёмэтраў адных каналаў, трэба паставіць да 3.000 рабочых.

Торфазавод «Чырвоны Сьцяг» будзе жывіць усю прамысловасьць сталіцы БССР. Эльвод, фабрыка-кухня, завод «Бальшавік», завод імя Варашылава, абутковая фабрыка, «Камунар», «Камунарка», «Полымя Рэвалюцыі», Унівэрсітэт, Менбуд, Дом Ураду, будуць жывіцца торфам масыву «Чырвоны Сьцяг».

«Чырвоны Сьцяг» у будучым, ня ў будучым, а заўтра буйнейшая рудня балотнага вугалю. «Чырвоны Сьцяг» сёньня не гатовы сустрэць сваё «заўтра».

А «заўтра» не за гарамі.

Б. Брадоцкі.

Зьнішчыць прарывы

У ВЫКАНАНЬНІ ПЛЯНУ ЛІКВІДАЦЫІ НЯПІСЬМЕННАСЬЦІ

Браць за прыклад Палюдаўскі і Зарэцкі сельсаветы, якія перавыканалі свае пляны

Даць Чырвонай арміі пісьменнае папаўненьне

Упарта змагацца за суцэльную пісьменнасьць

Савецкая Беларусь за апошні год дасягнула надзвычайных посьпехаў у справе ліквідацыі няпісьменнасьці: плян гэтага году па даных Наркамасьветы выканан на 96 проц. Але-ж на гэтым адказнейшым вучастку культурнай рэвалюцыі ў паасобных раёнах мы маем ганебныя прарывы, на ліквідацыю якіх трэба кінуць усе сілы.

Зьмяшчаныя сёньня матар'ялы сьведчаць аб тым, што там, дзе па бальшавіцку ўзяліся за ліквідацыю няпісьменнасьці, мы маем у гэтай справе вялікія посьпехі. Прыклад ударнай работы паказалі Палюдаўскі сельсавет Коханаўскага раёну і Зарэцкі сельсавет Плешчаніцкага раёну, якія свае пляны па ліквідацыі няпісьменнасьці перавыканалі.

Зусім іншы малюнак мы маем там, дзе існуе апартуністычная недаацэнка справы культурнага будаўніцтва. **У Ельскім, Межанскім і Халопеніцкім раёнах плян ліквідацыі няпісьменнасьці сарваны.** Гэтыя ганебныя прарывы ў галіне ліквідацыі няпісьменнасьці здарыліся таму, што мясцовыя арганізацыі лічылі гэту важнейшую справу другараднай справай.

З апартуністычнай недаацэнкай справы ліквідацыі няпісьменнасьці трэба рашуча пакончыць. Зараз у гэтай галіне стаіць рад найадказьнейшых задач: напершае трэба даць стопроцантны пісьменны прызыў у рады Чырвонай арміі, падругое трэба шырока разгарнуць ліквідацыю няпісьменнасьці сярод сэзонных рабочых на будаўніцтве, торфараспрацоўках і г. д., патрэцяе—трэба напружыць усе сілы на тое, каб плян гэтага году па ліквідацыі няпісьменнасьці сярод рабочых і членаў саюзаў быў поўнасьцю выканан да 14 гадавіны Вялікага Кастрычніка.

На выкананьне гэтых баявых задач трэба мабілізаваць усе сілы і сродкі. Ударныя брыгады ўсебеларускага рэйду газэт «Савецкая Беларусь», «З.К.П.» ЦП працасьветы павінны заняць першыя рады ў барацьбе за выкананьне гэтых задач, у барацьбе за ператварэньне БССР у краіну суцэльнай пісьменнасьці.

Плян ліквідацыі няпісьменнасьці перавыкананы

Па сканчэньні лікпункту—у калгас

Па Палюдаўскім сельсавеце, Коханаўскага раёну, ліквідацыя няпісьменнасьці ў гэтым годзе, як ніколі, дала вельмі добрыя вынікі. Па пляну патрэбна было ахапіць 230 асоб няпісьменных, ахоплена 267. Лікпункты прымалі значны ўдзел у веснавой пасеўкампаніі і калектывізацыі, асабліва Варанцоўскі і Слабодзкі лікпункты, у якіх былі вылучаны брыгады з вучняў лікпунктаў для ачысткі насеньня і збору попелу. За час правядзеньня веснавой пасеўкампаніі ўсе вучні Варанцоўскага лікпункту ў ліку 38 асоб уступілі ў калгас са сваімі сем'ямі і гаспадаркамі, у Слабодзкім—з 37 вучняў няпісьменных уступіла ў калгас 19 асоб.

Паміж гэтымі лікпунктамі было разгорнута сацспаборніцтва і ўдарніцтва. Дзякуючы ўдарніцтву кіраўнікоў Варанцоўскага лікпункту т. Жарскага А., Слабодзкага лікпункту, т. Чартарыцкага і арганізатара Сьняжкова ліквідацыя няпісьменнасьці ў Варанцоўскім і Слабодзкім лікпунктах дала належны вынік як у навучаньні, так і ва ўдзеле ў веснавой пасеўкампаніі і калектывізацыі. У гэтых лікпунктах праграма навучаньня выканана на 100 проц.

Селькор Крывіцкі К.

ПАКАЗВАЮЦЬ ПРЫКЛАД ДОБРАЙ РАБОТЫ

Для ліквідацыі няпісьменнасьці ў Зарэцкім с-с. (Плешчаніцкі р-н) была мабілізавана ўся грамадзкасьць сельсавету. Пад кіраўніцтвам партыйнай і камсамольскай ячэйкі быў абраны з культармейцаў кіруючы штаб па ліквідацыі няпісьменнасьці. Няпісьменныя былі ахоплены лікпунктамі на 100 процантаў. Да паасобных няпісьменных былі прымацаваны старэйшыя вучні і культармейцы камсамольцы.

Было арганізавана 9 лікпунктаў, частка з іх вялася ў парадку грамадзкай нагрузкі. Ва ўсіх лікпунктах былі заключаны ўмовы па сацспаборніцтву. Пад кіраўніцтвам штабу ва ўсіх лікпунктах выпускаліся насьценгазэты. Мною ў парадку грамадзкай нагрузкі на 100 проц. ліквідавана няпісьменнасьць у калгасе «Чырвоны Прамень»—з лікпункту выпушчана 17 чалавек пісьменных калгасьнікаў і калгасьніц.

Член штабу па лікв. няпісьменнасьці
АСТАПЕНКА І. А.

Культбудаўніцтва—забыты вучастак у Ельскім раёне

Дырэктыва партыі і ўраду па культурным будаўніцтве ў Ельскім раёне ня выконваецца. Асабліва значны прарыў маецца па ліквідацыі няпісьменнасьці. Паводле вестак райінспэктуры, ахоп няпісьменных лікпунктамі дасягае 67 проц. (весткі на 1-І—31 г.) На справе-ж мы маем зусім іншы малюнак.

Так, па Ельскім сельсавеце, які пад бокам РВК, ахоплена ня больш 10-15 проц. няпісьменных. У в. Баўгары, гэтага сельсавету, з 50 няпісьменных наведвала лікпункт толькі 8-10 чалавек, у в. Добрынь са 115 няпісьменных наведвала таксама ня больш 8-10 чалавек, па м. Ельску са 160 няпісьменных было ахоплена вучобай 30 асоб, а скончыла лікпункт толькі 10.

У камуне «Праца» з прылягаючымі да яе пасёлкамі з 50 няпісьменных было ахоплена навучаньнем толькі 7 чал., па Багуціцкім сельсавеце ў в. Вішэнка з 376 няпісьменных скончыла лікпункт 20 чал. Наогул трэба сказаць, што райінспэктура мала цікавіцца справай ліквідацыі няпісьменнасьці,—ужо пяты месяц не атрымлівае з месц вестак і ня ведае, што там робіцца.

З гутарак з настаўнікамі выявілася, што адсеў вучняў надзвычайна вялікі. Па Баўгарскай школе з 38 вучняў адсеялася 30 чалавек. У Мялешкаўскай ШКМ па 1 канц. адсеялася да 50 проц. вучняў. Грамадзкасьць на барацьбу з прарывамі на культурным фронце не мабілізавана. **Першы этап культэстафэты і дэкады штурму былі правалены. Па другім этапе культэстфэты нічога ня робіцца.**

У раённых арганізацыях і ўстановах існуе апартуністычная недаацэнка справы культурнага будаўніцтва, па ёй трэба моцна ўдарыць. Трэба мясцовым арганізацыям неадкладна ўзяцца за мабілізацыю ўсіх сіл на ліквідацыю прарываў на фронце культурнага будаўніцтва. Чырвонаштандарныя асьветнікі і армія рабселькораў павінны заняць першыя рады ў калёнах, штурмуючых прарывы. У першую чаргу трэба ўзяцца за барацьбу з няпісьменнасьцю і ажывіць работу лікпунктаў. Ельскі раён павінен па баявому ўзяцца за ажыцьцяўленьне дырэктыў ураду ў справе ліквідацыі няпісьменнасьці.

В. С.

Запамяталі пра малапісьменных

Важнейшая палітычная справа—ліквідацыя няпісьменнасьці на Магілеўскай шоўкавай фабрыцы амаль поўнасьцю правалена. Сталага вучоту няпісьменных—рабочых не вядзецца і ніхто ня ведае колькасьці іх на фабрыцы. Месяца 1½ таму назад Белпэдтэхнікумам быў праведзен вучот няпісьменных і малапісьменных рабочых згодна вестак якой няпісьменных на фабрыцы —20 асоб, а малапісьменных—200. З усіх няпісьменных навучаецца толькі 4 чалавека. Колькі навучаецца малапісьменных—ніхто ня ведае. Фабзаўмясцком тлумачыць гэткае становішча адсутнасьцю культпрацаўніка.

На фабрыцы таксама нічога ня зроблена ні за першы, ні за другі этапы культэстафэты. Адлічэньне ў разьмеры 20 проц. культфонду на справу лікбезу фабзаўмясцком і ня думае ўносіць. Наогул ў фабзаўмясцкоме пануе думка, што ліквідацыя няпісьменнасьці другарадная справа і з ёй можна пачакаць.

Патрэбна у справе ліквідацыі няпісьменнасьці ўзяць фабрыку на грамадзкі буксір і дабіцца суцэльных пісьменнасьці.

Арлоўскі.

„Нам не да ліквідацыі няпісьменнасьці“,—

разважаюць у Межанскім раёне

У Межанскім раёне існуе праваапартуністычная недаацэнка справы ліквідацыі няпісьменнасьці. Сакратар РК КП(б)Б тав. Васільеў наконт ліквідацыі няпісьменнасьці заявіў так:

«Складзеце гэтыя паперкі ў скрынку, зараз у нас калектывізацыя...»

«Райсавет «ПН» работы ніякай не праводзіў. З боку райінспэктуры палітасьветы ня было належнага кіраўніцтва лікпунктамі.. Лікпункты дайшлі да стану развалу (Шарыны, Прудзянкі). Настаўнікі-ліквідатары (Рудакоўская, Філіпсон) давялі лікпункты да такога становішча, што работа на іх спынілася і выпуск ня быў зроблен.

Інтэрнацыянальнае-клясавае і антырэлігійнае выхаваньне не знайшло шырокага ўжываньня на лікпунктах. На лікпункце ў Верыцкім сельсавеце меліся праявы антысэмітызму.

Трэба забясьпечыць работу лікпунктаў у летні час. У раёне ёсьць усе магчымасьці, каб да XIV гадавіны Кастрычніка дабіцца суцэльнай пісьменнасьці.

Прохарчык.

Вінаватых у зрыве ліквідацыі няпісьменнасьці—да адказнасьці

Па многіх вёсках Халопеніцкага раёну няпісьменныя не ахоплены лікпунктамі. Напрыклад па Замошскім і Грыцькоўскім сельсаветах ёсьць шмат няпісьменных, якія не ліквідуюць сваю няпісьменнасьць.

У вёсцы Струга Грыцькоўскага сельсавету ня знойдзеш амаль ніводнага пісьменнага, а яна складаецца з 31 гаспадаркі.

Сельсавет, партыйна-камсамольскія ячэйкі стаяць у баку ад справы ліквідацыі няпісьменнасьці. Мясцовым арганізацыям неабходна зараз-жа ўключыцца ў другі этап культэстафэты і змагацца за тое, каб лікпункты працавалі і ўлетку. Плян ліквідацыі няпісьменнасьці павінен быць выканан. Вінаватых у зрыве ліквідацыі няпісьменнасьці трэба прыцягнуць да адказнасьці.

Д.

У другі этап культэстафэты ўключыліся толькі на паперы

Справа ліквідацыі няпісьменнасьці і работа «П. Н.» да гэтага часу ў Лельскім раёне стаіць на мёртвым пункце. Ячэяк т-ва «П. Н.» і раённага праўленьня зусім няма. Лікпункты скончылі работу, але на сёньняшні дзень яна не падагулена. Райпалітасьветінспэктар тав. Кунцэвіч на сёньняшні дзень ня ведае колькі чалавек, з ліку займаючыхся на 163 лікпунктах, навучыліся чытаць і пісаць і наогул ці ліквідавалі яны сваю няпісьменнасьць. Не вядома, як ліквідавана няпісьменнасьць сярод даппрызыўнікаў 1909-10 г. Першы этап культэстафэты не падагулен ,а ў другі ўключыліся толькі на паперы.

Палітасьветінспэктар, РК КП(б)Б і РК ЛКСМБ не ўзяліся па бальшавіцку за ажыцьцяўленьне дырэктыў партыі ў галіне культбудаўніцтва. Мы патрабуем ударнай работы па ператварэньні раёну ў раён суцэльнай пісьменнасьці. Лікпункты і гуртавыя заняткі павінны і ўлетку праводзіцца ударнымі тэмпамі.

Філіповіч.

Лікпункты павінны працаваць і ўлетку

Работа па ліквідацыі няпісьменнасьці ў паасобных сельсаветах Стара-Дароскага раёну з-за нядбайнасьці некаторых настаўнікаў і ліквідатараў у апошні час пачала згортвацца.

Так, па Дараганоўскім сельсавеце, Радучыцкім вучастку ліквідацыя няпісьменнасьці сарвана. Настаўнікі гэтай-жа школы Гульніцкі, Дзік М. і Дзік А. дарма ня хочуць працаваць—яны забыліся пра пастанову раённай канфэрэнцыі настаўнікаў, аб тым, што кожны настаўнік у парадку грамадзкай нагрузкі павінен ліквідаваць няпісьменнасьць сярод 15 чалавек.

У Языльскім сельсавеце ліквідатар Гупіляня часта зрывае заняткі па зусім няўважлівых прычынах. У Дражненскім сельсавеце шмат было зрываў працы лікпункта ў настаўніка Раманенка па той прычыне, што памяшканьне школы часта займалася пад розныя сходы. Настаўніца Рухаўскай школы Пасецкага сельсавету Міхневіч лічыла, што да яе справа ліквідацыі няпісьменнасьці не датычыцца.

Партыйныя і камсамольскія ячэйкі мала ўдзеляюць увагі справе ліквідацыі няпісьменнасьці. Патрэбна моцна ўдарыць па апартуністых, якія зрываюць такую важную справу, як ліквідацыя няпісьменнасьці. Лікпункты павінны працаваць і ўлетку.

Ведаючы.

ЭНТУЗІЯЗМАМ САЦСПАБОРНІЦТВА І ЎДАРНІЦТВА

забясьпечыць сваячасовае выкананьне пасеўных плянаў. Шырэй разгарнуць узаемадапамогу на адстаючых вучастках пасеўнай. Прымусіць кулака выканаць цьвёрдыя заданьні па засеву яравых

Ганебныя паказьнікі Бабруйшчыны—

Калгасы цягнуцца ў хвасьце

БАБРУЙСК (наш кар.). Веснавая сяўба па Бабруйскім раёне праходзіць зусім марудна. На 1-е чэрвеня аднаасобны сэктар плян сяўбы выканаў на 54,2 проц., а па калгасным сэктары толькі—на 50,8 проц.

Праўда гэтыя зьвесткі не дастаткова поўныя, але і яны паказваюць рад ганебных прарываў у выкананьні плянаў сяўбы. Асабліва дрэнна праходзіць сяўба тэхнічных культур. Лёну засеяна ўсяго толькі 30 проц. пляну, а канапель засеяна яшчэ менш. Куды горш пастаўлена справа з сяўбою сілосных культур. На 1-е чэрвеня іх засеяна толькі некалькі га.

Трэба тэрмінова ліквідаваць гэтыя хібы. Калгасы, якія ўжо скончылі сяўбу павінны зараз дапамагчы тым калгасам, якія яшчэ сяўбы ня скончылі. На засеў тэхнічных і сілосных культур павінна быць зьвернута асаблівая ўвага

А. Аланскі.

Там, дзе няма зьдзельшчыны, не разгорнута сацспаборніцтва і ўдарніцтва...

Чарапашымі тэмпамі праходзіць веснавая сяўба ў прыгарадных сельсаветах Віцебшчыны. На 1-е чэрвеня плян сяўбы выкананы па калгасным сэктары на 33,9 проц., а па аднаасобным сэктары на 44,7 проц.

Некаторыя сельсаветы проста злачынна праводзяць сяўбу. Напрыклад Рудакоўскі сельсавет на 1-е чэрвеня пасеўплян выканаў па калгасным сэктары ўсяго толькі на 4,5 проц., а па аднаасобным сэктары—на 6,4 проц. Гэтыя лічбы прымушаюць біць трывогу. Шумянскі сельсавет калектывізаван на 74,1 пр., а выканаў пасеўплян па калгасным сэктары на 37,6 проц., а па аднаасобным сэктары—на 13,2 проц. Гэта тлумачыцца тым, што калгасы прыгарадных сельсаветаў яшчэ ня ўсе пераведзены на зьдзельшчыну. З 106 калгасаў на зьдзельную работу пераведзены 95. Практычна-ж ужываюць зьдзельшчыну толькі 54 калгасы.

Гарком партыі і Гарсавет, што вамі зроблена, каб ліквідаваць гэтыя прарывы?

Брыгада «Сав. Бел.» С. Міркін,
Н. Дворсон.

Барысаўшчына здае тэмпы сяўбы

Зьдзельшчына ўведзена фармальна

Барысаўскі раён яшчэ да гэтага часу вельмі адстае ў сяўбе. Тэрміны сяўбы ўжо скончыліся, але на 30 мая засеяна ўсяго 17.846 га збожжавых культур, што складае 48 проц. пляну. У калгасах не разгорнута сацспаборніцтва, ня ўсюды ўжываецца зьдзельшчына.

У некаторых калгасах, як «Шлях Сацыялізму», імя Леніна, зьдзельшчына ўведзена толькі фармальна. Часам той ці іншы калгасьнік зусім ня ведае колькі яму запішуць працадзён за зробленую работу.

З прычыны бязьдзейнічаньня райкалгассаюзу ў раёне не наладжан абмен вопытам лепшай арганізацыі працы ў лепшых калгасах.

У калгасах «Домбаль», «Чырвоны Баец», «Бальшавік», «Рой» існуюць прыкладныя нормы выпрацоўкі, яны павінны быць безадкладна пашыраны і ў астатніх калгасах.

Асобныя партыйныя ячэйкі, сельсаветы і праўленьні калгасаў не мабілізавалі шырокія калгасныя і бядняцка-серадняцкія масы сялянства на поўнае і сваячасовае выкананьне плянаў сяўбы, не разгарнулі масавай работы вакол усебеларускага конкурсу на лепшае правядзеньне сяўбы.

Гліўенскі, Перасадзкі, Зачысцкі і Лошніцкі сельсаветы праводзяць сяўбу злачынна маруднымі тэмпамі.

Гэтыя сельсаветы павінны безадклад на пераключыцца на баявыя тэмпы работы ў сяўбе, узяць раўняньне па перадавых сельсаветах раёну (Забашэвіцкім, К.-Слабодзкім), якія ўжо амаль што скончылі сяўбу.

Дрэнная справа з пасадкай бульбы і з сяўбою кармовых культур. На 30 мая плян па бульбе выканан усяго на 62 проц., па караньплодах—на 5 проц. Сілоснымі культурамі засеяна ўсяго 10 га замест 180 га, што вызначаны па пляну.

Райкалгассаюз зусім ня кіруе ходам сяўбы, ня ведае дзе ў раёне адстаючыя і перадавыя вучасткі. Ён не стаіць на чале сяўбы, а знаходзіцца ў баку ад яе.

Галавацяпству райкалгассаюзу трэба палажыць канец. Толькі бальшавіцкае кіраўніцтва забясьпечыць пасьпяховае правядзеньне сяўбы.

С.

ЗЛАМАЦЬ КУЛАЦКАЕ СУПРАЦІЎЛЕНЬНЕ

Клясавы вораг павінен атрымаць рашучы ўдар

ЧЭРВЕНЬ. (Наш кар.). Веснавая сяўба па Чэрвеншчыне праходзіць ва ўмовах жорсткай клясавай барацьбы. Клясавы вораг, кулак, шалёна супраціўляецца правядзенью мерапрыемстваў па ажыцьцяўленьні сацыялістычнага будаўніцтва. У сваёй контр-рэвалюцыйнай дзейнасьці клясавы вораг выкарыстоўвае ўсе формы і мэтады барацьбы, каб падарваць пляны веснавой сяўбы, затармазіць тэмпы калектывізацыі.

Чэрвенскі раён мае жывёлагадоўчы напрамак—таму разьвіцьцё жывёлагадоўлі ў раёне зьяўляецца адной з галоўных задач, якая зьвязана з вырашэньнем мясной праблемы. З мэтай падарваць ажыцьцяўленьне гэтай найважнейшай задачы кулакі і іх агенты вядуць шалёную агітацыю за забой маладняка. Каб затрымаць калгасны рух кулацтва распаўсюджвае розныя плёткі, пагражаючы калгасьнікам.

Каб дыскрэдытаваць калгасны рух, кулак і яго агентура пралазяць у калгасы і імкнуцца разбурыць іх. Па Чэрвеншчыне мы маем рад такіх выпадкаў. У калгас імя Дзяржынскага пралез кулак А. Пракаповіч, які праводзіў шкодніцкую работу па зрыве будаўніцтва, вёў агітацыю супроць калектывізацыі. З 8 працаздольных членаў сям'і Пракаповіча на работу выходзіў 1 чалавек. Сын гэтага кулака загнаў калгаснага каня каштоўнасьцю ў 400 руб.

Кулак Савіч Герасім схаваўшыся ў калгасе «Чырвоны Ўсход» на работу выходзіць 1 дзень у пяцідзёнку, заможнік Калецкі Мікола часта самавольна кідаў работу, наладжваў п'янкі, развальваў калгас. Кулак Гаўрыльчык Янка з в. Волма, Клімавіцкага сельсавету, каб замаскаваць свае сапраўднае кулацкае аблічча, запісаўся ў ініцыятыўную групу па арганізацыі калгасу для таго, каб мець уплыў на беднату, дапамагаў некаторым беднякам малаціць, рэзаць сечку. Гаўрыльчык заклікаў на пачастункі беднату. Адным словам рабіў усё, абы збаламуціць беднату, абы не арганізаваць калгасу. Існуючая ініцыятыўная група ў в. Волма не магла ператварыцца ў калгас.

Такі-ж выпадак наглядаўся і ў калгасе «Кастрычнік» (в. Слабодка) Грабенскага сельсавету, у якім кулак Мальковіч Янка нарабіў вялікую шкоду: ён замарыў голадам 5 калгасных коняй, ня гледзячы на тое, што ў калгасе былі лішкі кармоў.

Пралезшыя ў новы калгас «Новыя Дарогі» заможнікі Навакоўскія і Ліхадзіеўскія імкнуліся ў час сяўбы яго разваліць. Замест таго, каб абагуліць сваю маемасьць, яны разбазарылі яе. У в. Дыя, Вайнілаўскага сельсавету, Ганчарык Зьмітрок, Бачыла М., Коўген Янка, меўшыя па 15 дзесяцін зямлі, малатарні, складаныя с.-г. машыны, шмат дробнай і буйнай жывёлы, эксплёатавалі неймаверна рабочую сілу—пралезьлі ў колгас «Гута Пралетарская» з тым, каб схавацца ад загатовак і індывідуальнага абкладаньня і каб весьці падрыўную работу ўнутры калгасу. Некаторыя кулакі зусім не абагулілі коняй, а некаторыя абагулілі горшых, лепшых-жа пакінулі сабе.

Клясава-варожы элемэнт часам і выкарыстоўвае ў сваіх мэтах позавы друк—насьценгазэты. Так, газэту «Голас Калгасьніка» калгасу «Партызан» Хутарскага сельсавету рэдагавалі выключаныя з тэхнікуму сыны кулака Невяроўскага. Матар'ял, які закранаў кулакоў, яны не прапускалі, а такога матар'ялу было ня мала. Паміж іншым Невяроўскія зьяўляюцца і селькорамі газэты «Орган».

Можна падаць безьліч фактаў аб падрыўнай дзейнасьці клясавага ворага. Адчуваючы сваю пагібель кулак і яго агентура са зьвярынай нянавісьцю супраціўляюцца калгаснаму руху і мерапрыемствам па правядзеньні веснавой сяўбы...

Але калгасьнікі і бядняцка-серадняцкая частка вёскі пад кіраўніцтвам партыйных арганізацый даюць рашучы адпор клясаваму ворагу і яго агентуры—правым і «левым» ухілістам. Перавыкананьнем пляну кантрактацыі, увядзеньнем зьдзельшчыны ва ўсіх калгасах, дружным выхадам у поле як калгасьнікі, так і аднаасобнікі наносяць яшчэ больш моцны ўдар па галаве кулака і яго агентуры.

Ар. Рай.

Біцца за тэмпы

Шырока разгарнуць узаемадапамогу

ЧЭРВЕНЬ. (Наш кар.). На 30 мая плян веснавой сяўбы па Чэрвенскім раёне выкананы на 50 проц. Уперадзе па сяўбе ідзе Горкаўскі сельсавет, які засеяў 65 проц. плянавага заданьня. Бульбы Горкаўскі сельсавет пасадзіў 90 проц. пляну, тэхнічных культур пасеяна 71 проц. пляну. Вайнілаўскі сельсавет сяўбу выканаў на 61,5 проц., прычым па тэхнічных культурах плян выкананы на 100 проц. Адстаюць Грэбянецкі сельсавет, які выканаў 35 пр. пляну, Грэбенскі—40 проц., Раваніцкі—40 проц. і Руднянскі—42 проц.

Калгасы, якія датэрмінова скончылі сяўбу вышлі на дапамогу адстаючым саўгасам і калгасам. Калгасы Лядзянскага сельсавету «Чырвоны Партызан», «Важаты» дапамагаюць саўгасу «Маладая Гвардыя», калгас «Чырвоны трактар» вышаў на дапамогу калгасу імя Сталіна.

Калгасьнікі калгасу «Перадавік» пастанавілі зусім не сьвяткаваць рэлігійных сьвят і адмяніць на час сяўбы выхадныя дні. Дзякуючы гэтаму калгас 3 чэрвеня канчае сяўбу.

Зараз РВК правярае, як выконваюць цьвёрдыя заданьні ў сяўбе кулацкія і заможныя гаспадаркі.

Ар.

ПЛЯН ЗАСЕВУ ЯРАВЫХ У АСНОЎНЫМ ВЫКАНАЛІ

Калгас імя СНК БССР Койданаўскага раёну пасеяў да канца мая 154 га аўса, 70 га ячменю, 145 га бульбы, 2 га буракоў, 5 га насеннага лубіну, 35 га вікі і 76 га канюшыны.

Плян сяўбы зярнёвых культур у асноўным выкананы, засталося яшчэ закончыць сяўбу бульбы і буракоў. Калгасьнікі па ўдарнаму праводзяць сяўбу, каб поўнасьцю закончыць яе ў бліжэйшыя дні.

Калгас мае вялікія дасягненьні па разьвядзеньні жывёлы. Сёлета калгас гадуе 120 цялят. Калгасьнікі нашага калгасу пераканаліся на практыцы ў перавазе буйнае сацыялістычнае гаспадаркі над дробнай аднаасобнай.

П.Крэсін.

Новая абора (калгас «Пралетары»).

„Чырвоны араты“ перавыканаў плян

засеву тэхнічных культур на 30 проц.

Некаторыя калгасы Ельскага раёну скончылі сяўбу.

Калгас «Чырвоны Араты» скончыў сяўбу да першага чэрвеня. Плян засеву выкананы. Па тэхнічных культурах плян перавыкананы на 30 проц. Зараз брыгада калгасьнікаў пры 12 пар коняй дапамагаюць канчаць сяўбу калгасу «Новыя Дзьвіжкі». Скончылі сяўбу калгасы «Чырвоны Ельск», і «Чырвоная Данілаўка». У астатніх калгасах сяўба канчаецца. У адзнаку пасьпяховага сканчэньня сяўбы калгас «Чырвоны Ельск» унёс 20 руб. на пабудову дырыжабля «Калгасьнік» і выклікаў калгасы: «Чырвоная Зара», «Рэвалюцыя» і «Пралетары» пасьледаваць яго прыкладу.

Невядомскі Н. Я.

Сяўбу ярыны скончылі

Бярэм на буксір адстаючых

Рад калгасаў Петрыкаўскага раёну скончылі сяўбу яравых культур. Першым скончыў сяўбу калгас «Ленінец» (Аголіцкая Рудня). Калгасьнікі гэтага калгасу не абмяжаваліся толькі сваім пасевам, але дапамагаюць другім адстаючым калгасам. 28 мая брыгада з 3 пар коняй паехала у калгас «Новае жыцьцё» (в. Сьнядзін) за 24 кілм., другая брыгада з 6 пар коняй накіравалася ў калгас «Прафінтэрн» (в. Аголічы) для ліквідацыі прарыву па пасеву. Калгасьнікі «Ленінец» добра разумеюць, што не адзін калгас, а ўсе павінны сваячасова скончыць сяўбу.

А. Жураўскі.

На кулацкі тэрор—

адказваем датэрміновым сканчэньнем сяўбы

Спачатку калгас імя Варашылава Віркоўскага сельсавету, Сьвіславіцкага раёну, арганізаваўся з 6 гаспадарак. Калі калгас пачаў сяўбу кулакі адкрыта выступілі супроць калгасу. Каб разбурыць калгас—кулакі спалілі гумно старшыні калгасу.

Але дзякуючы ўпартасьці калгасьнікаў і добрай пастаноўцы работы зараз у калгасе налічваецца 23 гаспадаркі. Калгас правёў сяўбу па-ўдарнаму і скончыў яе 29 мая.

Зараз калгас вылучыў брыгаду на дапамогу камуне «Уперад» Сялібскага сельсавету.

Ананіч Я. Я.

Аздаравіць калгас „Новы быт“

Сяўба па Хрыпялеўскім сельсавеце, Магілеўскага раёну, праходзіць слаба. У калгасе «Новы быт» поўнасьцю ня ссыпана насеньне. Кулакі, якія пралезьлі ў калгас адкрыта выступаюць супроць абагуленьня насенных фондаў. Рад калгасьнікаў, як Альхоўскі, Абадкоў робяць прагулы, не дапамагаюць хутчэйшаму сканчэньню сяўбы. Некаторыя калгасьнікі стараюцца вывезьці гной на свае агароды, а пра калгас ня дбаюць.

Крытыка і самакрытыка не ў пашане. Насьценнай газэты ня хочуць выпушчаць.

Зьдзельшчына існуе толькі на паперы. Абязьлічка не ліквідавана, канкрэтных норм выпрацоўкі няма.

Пра месячнік друку ў калгасе, ні слова. Распаўсюджваньне падпіскі на газэты зусім кульгае, ні настаўніцтва, ні старшыні калгасу ні ячэйка, ні сельсавет ня думаюць аб гэтым. На ўвесь сельсавет, установы, хаты-чытальні і калгасы выпісваюцца толькі 83 газэты.

Патрэбен рашучы пералом.

С. Парфіяновіч.

Сілос сябе апраўдаў

Плян засеву сілосных культур выканан поўнасьцю

Практыка мінулага году ў справе сіласаваньня паказала, што адзіным выхадам з кармовых труднасьцяй зьяўляецца сіласаваньне кармоў.

Як не агітавалі клясавыя ворагі, каб сарваць сіласаваньне па калгасах, але ім далі рашучы адпор. Калгасьнікі Даманавіцкага сельсавету, Мазырскага раёну, на практыцы пераканаліся, што сілас зьяўляецца найлепшым кормам для жывёлы. Сёлета калгасы Даманавіцкага сельсавету па бальшавіцку рыхтуюцца да сіласнай кампаніі.

Плян пасеву сіласных культур выкананы з перавышэньнем. Калгасы: «Новыя Халадзікі», «Новыя Даманавічы», «Новыя Тарканы», «Чырвоная Дуброва», «Чырвоная Зара», «Культура», «Новы Шлях», «Беларуская Вёска» і камуна «Авангард» засеялі сіласных культур больш, чым было вызначана па пляну.

Асабліва вялікую работу па сіласаваньні кармоў правяла камуна «Авангард». Дзякуючы прыкладу камуны пачалі сіласаваць кармы і аднаасобныя гаспадаркі.

Брыгада газэты «Савецкая Беларусь»: Кузьмянок, Лук'янаў,
Міцкевіч, Цішкевіч.

Сёлета рыхтуем здаць краіне 120 таварных сьвіней

Калгас «Камбайн» (Слуцкі раён) мае моцную сьвінатаварную фэрму. Там ёсьць 50 сьвінаматак, 3 кныры, 20 падсьвінкаў і 8 кормных сьвіней. 4 адкормленых кабаноў ужо зданы слуцкім загатоўцам. Поўнасьцю захаваны прыплод вясеньняга апаросу—63 парасяты. У калгасе разгорнута злучная кампанія сьвінаматак.

Цяпер у калгасе ідзе будаўніцтва новага сьвінарніка. Сьвіньні яшчэ стаяць у агульным сьвінарніку. Дагляд за сьвіньнямі пастаўлен добра, сьвіньні ходзяць па пашу і кормяцца бульбай і вобмешкай. Корм рыхтуецца на спэцыяльнай кухні з нямецкім запарнікам. За добрую працу і дагляд за сьвіньнямі — прэміявана калгасьніца-ударніца Васіліса Давідовіч.

Кулацкія плёткі ,што «сьвіньні падохнуць ад хваробы» ўшчэнт разьбіты добрым доглядам за імі.

Догляд за сьвіньнямі—як і ўся работа ў калгасе, пераведзена на зьдзельшчыну. Сьвіньні поўнасьцю забясьпечаны бульбай аж да новага ўраджаю.

Калгас засеяў 65 га бульбы, пад пашу для сьвіней засеяна 2 га вікі.

Калгас павінен здаць 120 прадукцыйных сьвіней у 1931 г. Усе сілы будуць адданы на выкананьне гэтага пляну.

Брыгада «С. Б.»: Р. Некрашэвіч,
Л. Хаўкін.

Зрываюць сяўбу

Дукорская спажыўкаапэрацыя не забясьпечвае рабочых саўгасу Дукора і калгасу імя «16 партызан» харчаваньнем, дзякуючы гэтаму рабочыя і калгасьнікі ня выходзяць на работу па сканчэньні сяўбы. Загадчык крамы Шалак разбазарвае тавары каму прыйдзецца, а крамніца Фрыд Фаня—сваяком, былым спэкулянтам.

Неабходна ачысьціць каапэрацыю ад шкоднага элемэнту.

Брыгадзір.

⁂

⊙ На складах Чашніцкага райспажыўсаюзу ляжыць шмат сталярных і цясьлярскіх інструмэнтаў у той час калі ў калгасах, якія распачалі будаўніцтва, адчуваецца вялікі недахоп гэтых інструмэнтаў. Трэба разьмеркаваць інструмэнты па калгасах.

Напамінайла.

Стварыць сьвінаводныя таварныя фэрмы*)

Будаўніцтва сьвінарнікаў у фэрмах адзін з адсталых вучасткаў работы. Між тым забясьпечанасьць памяшканьнем сьвіней на час стойлавага перыяду будзе рашаць выкананьне плянаў як па фармаваньні стада, так і па адкорму сьвіней.

Будаўніцтва праводзіцца зараз толькі па некаторых калгасах, у большасьці-ж калгасаў, рабочыя занятыя на будаўніцтве, перакінуты на палявыя работы. У радзе калгасаў будаўніцтва сьвінарнікаў не пачынаецца з тае прычыны, што неадпушчаны цьвікі і інш. дэфіцытныя будаўнічыя матар'ялы, якія патрэбны будуць для страхі, вокнаў, гэта значыцца пасьля таго, як будаўніцтва ў асноўным будзе скончана. Зрыў будаўніцтва па такіх прычынах зьяўляецца недапушчальным. У радзе сьвінагадоўчых фэрмаў не створаны спэцыяльныя брыгады па будаўніцтву сьвінарнікаў і ня вызначаны нават месцы пад сьвінагадоўчыя сядзібы, ня вывезены будаўнічыя матар'ялы з лесу і не скарыстоўваюцца мясцовыя будаўнічыя матар'ялы.

Зьдзельшчына, як асноўны фактар, які павінен узьняць якасьць працы на сьвінарніку, павялічыць выхад таварных парасят, карэнным чынам зьмяніць адносіны людзей да сьвіньні—у сьвінагадоўчых фэрмах яшчэ ня ўведзена. Дагляд і кармленьне сьвіней зусім нездавальняючае. Злачынным зьяўляецца той факт, што рад фэрмаў не выганяюць сьвіней на пашу пры наяўнасьці добрых выганаў нават побач з сядзібай. Пры чым гэты злачынны факт галавацяпы апраўдваюць тым, што «сьвіньні паразьбягаюцца і іх не зьбярэш нанач у сьвінарнік».

У калгасе імя Дзяржынскага, Лагойскага раёну, да 27 мая сьвіньней і нават матак з парасятамі на працягу сутак трымалі пад замком. Не зьвяртаецца ўвага на тое, што паша зьяўляецца магутным сродкам для ўмацаваньня здароўя сьвіней і папярэджаньня розных эпізаатычных захворваньняў. Акрамя гэтага, паша дае магчымасьць эканоміць выдаткаваньне кармоў на 60-70 проц. У саўгасе Сьвінагадоўчага інстытуту ў М.-Сьляпянцы сьвіней пачалі пасьвіць з 1 мая, прычым ужо 10 мая, калі сьвіньні пасьвіліся на звычайным папары, дабіліся эканоміі моцных кармоў на 40 проц. Зараз выдаткаваньне моцных кармоў сьвіньням, якія карыстаюцца пашай, скарочана на 60 проц. Кожная сьвінагадоўчая фэрма і кожны саўгас могуць дабіцца гэтага толькі пры наяўнасьці простага жаданьня.

Кадры—адно з вузкіх месц у арганізацыі сьвінагадоўчых фэрмаў. У 1931 г. было намечана прапусьціць праз месячныя курсы 3000 калгасьнікаў для падрыхтоўкі старэйшых сьвінароў. Курсы фактычна сарваны. Паводле вестак з раёнаў, праз курсы прайшло толькі каля 300 калгасьнікаў. Адпушчаны сродкі (каля 80 тыс. руб.) на правядзеньне курсаў па падрыхтоўцы тэхнікаў па сьвінагадоўлі, загадчыкаў сьвінагадоўчымі фэрмамі, але яны яшчэ не пачыналіся. У гэтым вінаваты ў першую чаргу сэктар кадраў НКЗ і Калгасцэнтру. Вольны час пасьля сканчэньня веснавой сяўбы да ўборачнай кампаніі трэба выкарыстаць для правядзеньня курсаў. Райкалгассаюзам і праўленьням сьвінагадоўчых калгасаў трэба рашуча адмовіцца ад пасылкі на курсы людзей незацікаўленых справай сьвінагадоўлі і тых, якія няздольны справіцца з важнейшай задачай—арганізацыяй таварных фэрмаў.

Асаблівую ўвагу павінны зьвярнуць раённыя арганізацыі на падбор загадчыкаў сьвінагадоўчых фэрмаў. Ад ініцыятывы і арганізацыйна-вытворчага вопыту гэтых работнікаў будзе залежаць выкананьне заданьняў па камплектаваньні стада, будаўніцтву і здачы таварнай прадукцыі. Усьвядоміўшы ўсю важнасьць і адказнасьць работы, якая ўскладаецца на загадчыкаў сьвінагадоўчых фэрмаў, райкалгассаюзы, праўленьні сьвінагадоўчых калгасаў і калгасьнікі павінны высунуць з свайго асяродзьдзя на гэтую работу здольных, вопытных і праявіўшых сябе лепшых работнікаў калгасаў.

Неабходна зараз-жа усім раённым арганізацыям рашуча павярнуцца тварам да калгаснай таварнай сьвінагадоўлі. Ход камплектаваньня матачнага стада, будаўніцтва сьвінарнікаў і задача таварнай прадукцыі па кожнай фэрме павінны быць узяты пад асобны кантроль усёй савецкай грамадзкасьці. Асаблівая пільнасьць павінна быць завострана на выкананьне плянаў па сьвінагадоўлі, бо варожыя пралетарскай дзяржаве элементы бязумоўна будуць шкодзіць ажыцьцяўленьню мерапрыемстваў па арганізацыі таварных сьвінагадоўчых фэрмаў. Вялікая работа павінна быць праведзена раённым і цэнтральным друкам, рабселькорамі па растлумачэньні і мабілізацыі калгасных мас вакол задач будаўніцтва сьвінагадоўчых фэрмаў і бязьлітасна выкрываць усе прарывы на гэтым адказным вучастку работы.

Мы, бязумоўна, маем усе падставы для поўнага выкананьня і перавыкананьня заданьняў партыі і ўраду па разгортваньні калгаснай таварнай сьвінагадоўлі ў 150 тысяч сьвінаматак і здачы таварнае прадукцыі ў разьмеры 180 тысяч галоў да канца 1931 году. Але для гэтага неабходна па сапраўднаму ўзяцца за работу.

Трэба па бальшавіцку, узяцца за работу па арганізацыі калгасных таварных фэрмаў. Баявое заданьне партыі і ўраду павінна быць выканана.

Ж-ч.

ЧАРГОВАЕ ПАСЕДЖАНЬНЕ
АКАДЭМІЧНАГА САВЕТУ БЕЛАРУСКАЙ АКАДЭМІІ НАВУК.

Сеньня 8-га чэрвеня 1931 году, а 1-й гадз. дню ў агульнай залі Акадэміі (другі паверх, рог Ленінскай і Універсытэцкай 29/35) адбудзецца

чарговае паседжаньне Акадэмічнага Савету.

ПАРАДАК ДНЮ:

1. Пастанова ўраду аб рэарганізацыі Акадэміі і чарговыя задачы (даклад П. ГОРЫН).
2. Плян экспэдыцыйных работ Акадэміі на 1931 год. (даклад В. ШЧАРБАКОЎ).

На паседжаньне павінны зьявіцца; правадзейныя члены (акадэмікі) Акадэміі, члены Прэзыдыуму Акадэміі і дэрэктары інстытутаў Акадэміі. Акрамя гэтага запрашаюцца навуковыя працаўнікі і асьпіранты БАН, а таксама прадстаўнікі навуковых устаноў, якія знаходзяцца ў Менску.

ПРЭЗЫДЫУМ АКАДЭМІІ.

---

*) Канец. Гл. «Сав. Бел.», № 128.

АФІЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ

Пастанова

Савету Народных Камісараў БССР

ПРА СЫСТЭМУ ЗАВОЧНАГА НАВУЧАНЬНЯ

Праблема кадраў, а таксама ліквідацыя культурна-тэхнічнай адсталасьці шырокіх мас працоўных патрабуюць разам з пашырэньнем стацыянарнай сеткі школ разгортваньня сеткі завочных школ.

У выніку недаацэнкі пасобнымі ведамствамі і гаспадарчымі арганізацыямі значэньня завочнага навучаньня і слабага кіраваньня гэтаю справаю, завочнага навучаньня як сыстэмы перападрыхтоўкі і падрыхтоўкі кадраў у БССР амаль што ня было.

Выходзячы з таго, што трэба ў найбольш хуткі тэрмін максымальна скарыстаць сыстэму завочнага навучаньня для падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі кадраў і ліквідацыі культурна-тэхнічнай адсталасьці шырокіх працоўных мас, Савет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

1. Пабудаваць сыстэму завочнага навучаньня ў адпаведнасьці з агульнай сыстэмай народнае асьветы БССР.

2. Арганізаваць завочнае навучаньне па прынцыпу вывучэньня асобных галін навукі і ўскласьці беспасрэдную апэрацыйную работу па арганізацыі завочнага навучаньня на адпаведныя стацыянарныя школы пад агульным кіраўніцтвам сэктароў кадраў адпаведных ведамстваў і гаспадарчых арганізацый.

3. Для правядзеньня апэрацыйнай работы па завочным навучаньні, а таксама для беспасрэднага абслугоўваньня завочнікаў, арганізаваць пры стацыянарных вышэйшых і сярэдніх школах адпаведныя сэктары і аддзяленьні па завочным навучаньні.

4. З мэтай актыўнага ўцягненьня ў сыстэму завочнага навучаньня шырокіх мас рабочых для падвышэньня іх агульнай асьветы і тэхнічнай кваліфікацыі, прапанаваць усім установам, якія вядуць завочнае навучаньне, шырока разгарнуць сетку нізавых ячэек па завочным навучаньні на прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах і г. д.

5. Праграмна-мэтадычнае кіраваньне ўсёю сыстэмаю завочнага навучаньня ўскласьці на Народны Камісарыят Асьветы, якому прапанаваць не пазьней як праз месяц арганізаваць у сваёй сыстэме спэцыяльны сэктар завочнага навучаньня.

6. Навучальная работа школ завочнага навучаньня павінна быць неразрыўна зьвязана з работай адпаведных стацыянарных школ і арганізавана на падставе ўвязкі завочнага спосабу навучаньня з рознымі формамі і мэтадамі навучаньня, якімі карыстаецца сыстэма падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі кадраў (курсы, канфэрэнцыі, кансультацыі, сэсіі і г. д.).

7. Даручыць Народнаму Камісарыяту Асьветы разам з зацікаўленымі ведамствамі і гаспадарчымі арганізацыямі не пазьней як праз месяц распрацаваць пытаньне аб парадку праходжаньня асобамі, якія вучацца па сыстэме завочнага навучаньня, вытворчай практыкі і падаць на разгляд СНК адпаведны праект пастановы.

8. Прыраўняць асоб, якія скончылі завочныя школы і вытрымалі іспыты у кваліфікацыйных камісіях пры адпаведных школах, у правох да асоб, якія скончылі адпаведныя стацыянарныя школы.

Даручыць Народнаму Камісарыяту Асьветы не пазьней як праз месяц па згодзе з зацікаўленымі ведамствамі, распрацаваць парадак арганізацыі кваліфікацыйных камісій пры школах, якія праводзяць завочнае навучаньне, а таксама палажэньне аб гэтых камісіях.

9. Даручыць Народнаму Камісарыяту Асьветы і іншым ведамствам, якія маюць пэдагагічныя школы ўключыць у праграму гэтых школ пытаньні арганізацыі і мэтодыкі завочнага навучаньня, а таксама забясьпечыць сыстэматычную перападрыхтоўку працаўнікоў сыстэмы завочнага навучаньня.

10. Адзначаючы слабы ўдзел Радыёцэнтру ў справе арганізацыі радыёперадачы па завочным навучаньні, прапанаваць Радыёцэнтру арганізаваць сыстэматычнае правядзеньне радыёперадач па завочным навучаньні, узгодніўшы з Народным Камісарыятам Асьветы і адпаведнымі народнымі камісарыятамі і ўстановамі плян і праграмы гэтых радыёперадач.

11. Для плянавага разьвіцьця выдавецкай справы па завочным навучаньні ў адпаведнасьці з задачамі і запатрабаваньнямі гэтай сыстэмы, арганізаваць і сканцэнтраваць выдавецкую справу па завочным навучаньні пры Беларускім Дзяржаўным Выдавецтве.

12. Даручыць Народнаму Камісарыяту Асьветы распрацаваць тыпы падручнікаў для завочнага навучаньня.

13. Прапанаваць Беларускаму Дзяржаўнаму Выдавецтву забясьпечыць завочныя школы падручнікамі і пісьмовымі прыладамі нароўні з адпаведнымі стацыянарнымі школамі.

14. Даручыць Дзяржпляну і ўсім ведамствам у ўстановам пры плянаваньні мерапрыемстваў па падрыхтоўцы кадраў для народнай гаспадаркі і культурнага будаўніцтва спэцыяльна ўлічваць падрыхтоўку гэтых кадраў і праз сыстэму завочнага навучаньня.

15. Для максымальнага разгортваньня сыстэматычнага завочнага навучаньня сярод шырокіх мас працоўных, даручыць Дзяржпляну разам з Народным Камісарыятам Асьветы і Народным Камісарыятам Фінансаў з удзелам зацікаўленых арганізацый не пазьней як праз месяц распрацаваць і падаць на разгляд СНК праект пастановы, прадугледзеўшы ў ім удзел ведамстваў і гаспадарчых арганізацый ў фінансаваньні справы завочнага навучаньня, устанаўленьне дыфэрэнцыраванай платы за завочнае навучаньне, ільготы для адпаведных катэгорый працоўных, якія праходзяць завочнае навучаньне, у забясьпечаньні іх падручнікамі і г. д.

Старшыня Савету
Народных Камісараў БССР
М. Галадзед.

Кіраўнік Спраў Савету
Народных Камісараў і
Эканомсавету БССР
С. Кандыбовіч.

23 мая 1931 г.
г. Менск.

ЦЫРК-КІНО-ТЭАТР

Дзярж- ЦЫРК	СЁНЬНЯ ВЯЛІКІ ДНЯУНЫ ПАКАЗ Група дрэсіраваных вярблюдаў. Пач. а 2 гадз. дня. УВЕЧАРЫ ВЯЛІКІ ЦЫРКАВЫ ПАКАЗ Група дрэсіраваных вярблюдаў пад кір. драс. Лапіада і шмат інш. №№ жывотных Пачат. а 8 г. 45 х. увечары Льготныя білеты ў рабкасе
„Чырвоная Зорка“	Амэр. прыгодн. фільм ЛЯГУНА ПЭРЛАЎ Кіно-хроніка Саюзкіно № 26 Пач. а 7, 8 45, 10 30 г. Каса адч. з 5 гадз.
Кіно-тэатр „Культура“	Новы фільм Чалавек за бартом Драма ў 6 частках Звыш програмы кіно-хроніка Саюзкіно Пачатак а 7 гадз. Каса адч. з 5 г.
Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“	Амэрыканскі фільм Небаскроб Пачатак сэансаў а 7 гадз.
Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“	2 фільмы ў адзін сэанс 1. ДОМ НА ТРУБНОЙ у 6 частках 2. РАДЫЁ І ЛЕЎ у 6 частках Пачатак 1 сэансу а 2 г. дня

Абвяшчаецца васеньні прыём студэнтаў

на ПЭДАГАГІЧНЫ факультэт БДУ на аддзяленьні:

Сацыяльна-гістарычнае—90 асоб, з іх 30 асоб на яўрсэкцыю.
Палітасьветнае—60 асоб, з іх 25 на яўрсэкцыю.
Пэдалёга-пэдагагічнае—90 асоб.
Фізыка-тэхнічнае—60 асоб, з іх 30 на яўрсэкцыю.

Правілы прыёму - абвешчаныя ў даведніку Наркамасьветы на 30-31 нав. год

Пэдфак БДУ рыхтуе выкладчыкаў для тэхнікумаў і ўсіх тыпаў навучальных установ, якія будуюцца над сямігодкай. Прыём заяў жадаючых паступіць на пэдфак БДУ будзе працягвацца да 15 жніўня.

Заявы накіроўваюцца па адрасе: Менск, Унівэрсытэцкі Гарадок, — дэканат пэдфаку.

Аб тэрміне іспытаў і пачатку заняткаў з гэтым наборам будзе абвешчана асобна. Настаўнікі будуць залічаны толькі пасьля прадстаўленьня згоды райінспэктарыяту.

Дэкан пэдфаку **РУДНІЦКІ.**

Менскі рабфак Будаўнічага Інстытуту
АБВЯШЧАЕ АБ ВАСЕНЬНІМ ПРЫЕМЕ

НА І КУРС ДЗЁННАГА РАБФАКУ І НА І, ІІІ І ІV КУРСЫ ВЯЧЭРНЯГА РАБФАКУ

Прыём заяў адбудзецца ад 8-VI па 25-VIII 1931 г.

На рабфак прымаюцца рабочыя з 3-х гадовым рабочым стажам, дзеці рабочых, бацькі якіх маюць 5-ці гадовы рабочы стаж, калгасьнікі і сяляне-беднякі. Залічаныя на IV курс забясьпечваюцца стыпэндыяй.

Студэнты І курсу Дзённага Рабфаку ад работы на прадпрыемстве не аслабаняюцца.

Камандыроўкі атрымліваць па сваіх саюзах.

Прыём заяў у канцылярыі Рабфаку ад 4 да 7 гадзіны ўвечары (рог Чырвонаармейскай і Унівэрсытэцкай № 42/8.)

КОШТ публікацыі аб згубе 1 дакуманту **1 р.**

ПА БЕЛАРУСКАЙ ССР

Плян будаўніцтва ня выконваецца

ВІЦЕБСК, 6-VI—(Белта). На пабудове буйнага панчошна-трыкатажнага камбінату пануе бясплянаваcьць. Дзесятнікі часта ня ведаюць, што рабіць у выніку чаго рабочыя прастойваюць. Тэхнічны пэрсанал, ня гледзячы на тое, што ён абвясьціў сябе ўдарным, ніякіх ўдарных тэмпаў у рабоце не паказаў. Наадварот назіраюцца спазьненьні на работу, што садзейнічае зьніжэньню працдысцыпліны.

На пабудове базы Белутылю шмат цэглы, жалезных бэлек, і цэманту не скарыстоўваюца. Намечаныя пляны будаўніцтва ня выконваюцца. Адміністрацыя ня ведае аб лёсе будаўніцтва. Пабудаваныя склады прыходзіцца перабудоўваць, бо яны ня прыгодны для карыстаньня, хаця і каштавалі дзесяткі тысяч руб.

Работа на пабудове складаў Саюзхлеба праводзіцца самацёкам. На пабудове, няма належнага кіраўніцтва. Прымацаваныя два спэцыялісты з Менску рэдка бываюць там.

Дрэнна выконваюцца работы па пабудове 4-га камунальнага дому. У трубах паравога ацяплёньня мурлаты і банкі пастаўлены не на 40, а на 10 см. ад вакон. Перагародкі для тынкаваньня робяцца з сырых дошак. Прараб і старшы дзесятнік якасьцю работ ня цікавяцца, у выніку чаго плянавыя работы выконваюцца на 25 проц.

Прафсаюз сьпіць, а сэзоньнікі сьвяткуюць „Сёмуху“

ВУШАЧЫ 6-VI—(Белта). У м. Вушачы распачата будаўніцтва новага драўлянага жыльлёвага дому на 9 кватэр. Ужо больш 2 месяцы як пачата будаўніцтва, але пакуль, што палажана ўсяго 5 вянкоў. Такія тэмпы работы не даюць гарантыі ўтым, што да восені дом будзе пабудаваны ў тэрмін. Асноўныя прычыны прарываў —гэта масавыя прагулы, п'янкі, з якімі не вядзецца ніякай барацьбы.

З 28-га мая (6 дзён) ніхто на работу ня выходзіў—сьвяткавалі «Сёмуху». Прафсаюзамі ня прыняты ніякія захады для правядзеньня масавай растлумачальнай работы сярод рабочых і асабліва работы па разгортваньні сацспаборніцтва і ўдарніцтва.

Двухдэкаднік самаправеркі работы па аўладаньні тэхнікай

ВІЦЕБСК, 6-VI—(Белта). З 5-га да 25-га чэрвеня згодна пастановы Гар. КК РСІ у Віцебску праводзіцца двухдэкаднік масавай самаправеркі работы па аўладаньні тэхнікай на прадпрыемствах. Створан штаб па кіраўніцтву двухдэкаднікам. Для ўдзелу ў рабоце штабу прыцягнуты работнікі Гар. МБІТ'у.

На прадпрыемствах ствараюцца самаправерачныя брыгады. Самаправерка павінна мабілізаваць увагу рабочых на неабходнасьць аўладаньня тэхнікай, замацаваньня маючыхся дасягненьняў, выяўленьня перашкод і вызначэньне мерапрыемстваў для барацьбы з гэтымі перашкодамі.

Надвор'е ў першай дэкадзе чэрвеня

Згодна паведамленьня **Цэнтральнага Бюро надвор'я СССР**, у першай дэкадзе чэрвеня магчымы зварот халадоў. Аднак, зьніжэньне тэмпэратуры ў горшым выпадку можа праявіцца каротка-часовымі раньнікамі (перад усходам сонца), што пасевам не пагражае.

Што зроблена па выкліку калектыву супрацоўнікаў БАН?

Калектыў супрацоўнікаў Беларускай Акадэміі Навук сабраў у фонд дапамогі пацярпеўшым ад землятрасеньня па падпісных лістох 921 руб. 09 кап. і пераслаў азначаную суму Чырвонаму крыжу.

У свой час калектывам супрацоўнікаў БАН былі выкліканы на збор сродкаў усе навукова-дасьледчыя ўстановы БССР, аднак вестак да апошняга часу аб ходзе збору сродкаў у гэтых установах няма.

Гародніну і фрукты—працоўным

Сады і агароды 9-га ЖАКТ-у, (Менск), якія у мінулым годзе здаваліся прыватнікам у арэнду за нязначную плату, у гэтым годзе будуць апрацованы самім ЖАКТ-ам. 22 сады ЖАКТ аб'яднаў ў 4, якія дадуць МЦРК некалькі тысяч цэнтн. садавіны. У гэтым годзе ЖАКТ-ам засеяна 15 гародаў. Гародніна пойдзе на патрэбы грамадзкага харчаваньня. **Будаўнік.**

На ленінградзкай фабрыцы Белдзяржкіно „Савецкая Беларусь“

«ГУРАГАН».

Ударная здымачная брыгада № 1 імя ЦО КП(б)Б «Зьвязда» за час сваёй экспэдыцыі ў БССР, акрамя бягучай вытворчай работы, здымала на працягу 3-х дзён ударнымі тэмпамі кароткамэтражную карціну «Гураган», прысьвечаную месячніку друку.

Праўленьне Белдзяржкіно адзначыла ўдарную работу брыгады, абвесьціўшы ўсёй брыгадзе загадам па трэсту падзяку.

Склад брыгады—дырэктар-рэжысэр **В. Вайншток**, апэратар **А. Кальцаты**, кансультант—**Б. Брадзянскі**, асыстэнт **В. Саламонік**, нам. рэжысэра **С. Браўдэ**, нам. апэратара **Лаўрэнцьеў**, адміністратар К. Розэнстрам і асьвяціцель—Страдзін.

«ЖАНЧЫНА».

Ударная здымачная брыгада прыступіла да распрацоўкі рэжысэрскага сцэнарыя для поўнамэтражнай мастацкай карціны—«Жанчына» па сцэнарыю **Іванова.** Тэма—вобраз новае жанчыны, якая вырастае ў сацыялістычнай грамадзе.

Склад брыгады—рэжысэр **Е. Дзіган**, сурэжысэр **В. Шрэйбэр**, апэратар **Наум Страх**, асыстэнт **П. Малчанаў**, пам. апэратара **І. Сосінаў**, пам. рэжысэра **Н. Фамін**, кансультанты **Г. Кобец** і **Кудраўцаў.**

Рэжысэр Е. Дзіган, сурэжысэр **В. Шрэйбэр** і асыстэнт **П. Малчанаў**, разам са сцэнарыстам Івановым выехалі ў БССР для выбару месца здымак.

НОВЫЯ СЦЭНАРНЫЯ ЗАКАЗЫ

«Цягнік выходзіць вечарам»—сцэнары для поўнамэтражнай мастацкай карціны на тэму аб барацьбе калгаснага камсамолу за пераход калгасу на культуру лёну—заказан **В. Каламарову.** Тэрмін здачы—25-IX-1931 г.

«Каралева Вікторыя»—сцэнары для мастацкай фільмы на тэму аб выхаваньні адсталых элемэнтаў на матар'ялу сьвінаводчага калгасу піша **Марыенгоф.** Тэрмін здачы—10 чэрвеня 1931 г.

«Арганізацыя працы ў калгасах»—сцэнары для інструкцыйнай фільмы ў 3 частках заказаны **Браму.** Тэрмін здачы—10 чэрвеня 1931 г.

«Абсушка балот»—сцэнары для дзіцяча-школьнае карціны на тэму аб абсушцы балот і мэліярацыі—заказан Сільвэстраву. Тэрмін здачы—10 чэрвеня 1931 г.

«Ліквідацыя няпісьменнасьці»—сцэнары для агітпропфільмы ў 3 частках—заказан двум сцэнарыстам: Сільвэстраву і Красіну.

«Барацьба піянэраў за ўсеабуч»—сцэнары для гукавой агітпропфільмы ў 3 частках—заказан **В. Каламараву.** Тэрмін здачы—1-VII-1931 г.

Расцяжка скур ў лаечным цэху (зав. «Бальшавік»).

Упарадкаваць аўтабусны рух па маршруту Менск—Сьмілавічы

Аўтабус маршруту Менск—Сьмілавічы прыходзіць на месца са значным спазьненьнем. Сьмілавіцкая ашчадкаса, якая займаецца продажам аўтабусных білетаў спыняе продаж білетаў за дзень да прыходу аўтабуса і прадае іх толькі а 12 гадзіне дню. Такой «работай» карыстаюцца перакупшчыкі білетаў, якія потым перапрадаюць іх па спэкуляцыйных цэнах. На месцы аўтабус стаіць толькі 10-15 хвілін, у той час, як павінен стаяць 40-45 хвілін.

Гэта стварае ненармальнасьць у перавозцы пасажыраў.

Лівіцкі.

Рашуча ўдарыць па зрыўшчыках вярбоўкі шахцёраў для Данбасу

5 чэрвеня ў Наркампрацы адбылася нарада па пытаньні вярбоўкі шахцёраў для Данбасу. На нарадзе прысутнічалі прадстаўнікі аб'яднаньня «Уголь», Белкалгасцэнтру, ЦК ЛКСМБ і цэнтральных газэт. З інфармацыі ўпаўнаважанага «Угля» тав. Сокалава высьветлілася, што да 5-га чэрвеня ў БССР завербавана і накіравана на Данбас 1.055 шахцёраў, што складае 21 проц. пляну. З ліку 2.300 калгасьнікаў, якіх неабходна было, паводле разьвёрсткі Белкалгасцэнтру і пастановы сакратарыяту ЦК КП(б)Б да 1-га чэрвеня накіраваць на Данбас, на сёньняшні дзень накіравана толькі 110. Гэтыя лічбы яскрава сьведчаць аб ганебным правые ў важнейшай справе дапамогі Данбасу.

Прадстаўнікі Белкалгасцэнтру, ЦК ЛКСМБ і інш. арганізацый прызналіся, што ў іх рабоце па вярбоўцы дагэтуль ня было належных тэмпаў і паваротлівасьці. Белкалгасцэнтр абмежаваўся толькі тым, што даў разьвёрстку Райкалгассаюзам, атрымаў ад іх паведамленьні, што «кантрольныя лічбы даведзены да калгасаў» і на гэтым супакоіўся. Праверкі выкананьня сваіх дырэктыў ні пісьмовай ні практычнай праведзена ня было. ЦК ЛКСМБ таксама абмежаваўся толькі дырэктывай Райкомам і не сачыў за тым, як гэтыя дырэктывы выконваюцца.

З боку ўпаўнаважанага «Угля» і яго апарату вербаўшчыкоў таксама наглядаліся выпадкі нядбайных адносін да іх абавязкаў. Мелі месца выпадкі, калі асобныя вярбоўшчыкі замест разгортваньня вярбоўкі пілі і гулялі ў раёне і нічога не рабілі для справы. Зараз да гэтых зрыўшчыкаў вярбоўкі прыняты належныя меры ўзьдзейнічаньня: яны адазваны з раёнаў і накіраваны ў свае шахткіраўніцтва з адпаведнай характарыстыкай сваёй дзейнасьці, але ў выніку іх «работы» склаліся такія ўмовы, пры якіх вельмі цяжка наладзіць правільную плянавую вярбоўку. Напрыклад, у Ляднянскім раёне, дзе раней вярбоўшчык сябе скампраметаваў, калі на яго месца прыехаў вытрыманы таварыш, член партыі Відэр, старшыня РВК адмовіўся з ім гаварыць і нават выгнаў. Гэта сьведчыць аб тым, што некаторыя раённыя арганізацыі не разумеюць важнасьці вярбоўкі і рады прычапіцца да любога выпадку, каб толькі ня выконваць кантрольных лічбаў.

Нарада вызначыла рад канкрэтных прапаноў для фарсаваньня ходу вярбоўкі. Нарада пастанавіла, каб 6-га чэрвеня, а 12-й гадзіне дню ўсе зацікаўленыя арганізацыі, разам з упаўнаважаным «Угля» канчаткова аформілі прапановы нарады і прыступілі да іх ажыцьцяўленьня, але гэтага зроблена ня было. Гэта сьведчыць аб тым, што ня гледзячы на рад трывожных сыгналаў друку некаторыя цэнтральныя арганізацыі, у прыватнасьці Белкалгасцэнтр не жадаюць пачуць гэтых сыгналаў, ня здольны выконваць важнейшыя пастановы партыі аб вярбоўцы шахцёраў для Данбасу.

Мы лічым, што адпаведныя органы павінны прыняць самыя рашучыя меры для таго, каб прымусіць гэтыя арганізацыі выконваць дырэктывы партыі і ўраду.

С. Г.

Ліквідаваць недахопы ў рабоце сувязі

(АГЛЯД РАБСЕЛЬКОРАЎСКІХ ДОПІСАЎ).

Усебеларускі агляд дзейнасьці гаспадаркі сувязі БССР, які праводзіўся ў пачатку гэтага году, значна ўзварушыў работу нашай сеткі сувязі. Аднак у шмат якіх раёнах пасьля правядзеньня агляду работа сувязі працягвае кульгаць.

Адно з слабейшых месц дзейнасьці сеткі сувязі—гэта дастаўка газэт і іншай карэспандэнцыі. У шмат якіх мясцох гэта работа яшчэ не пастаўлена на належную вышыню. Рэдакцыя атрымала шмат лістоў ад сваіх рабселькораў і падпісчыкаў аб дрэнных адносінах мясцовых установ сувязі да выкананьня даручанай ім работы. Вось аб чым пішуць рабселькоры.

Слуцкая Паштова-Тэлеграфная Кантора няўважліва адносіцца да дасылкі газэт падпісчыкам. Шмат газэт зусім прападае, альбо прыходзяць са значным спазьненьнем». (Курдо).

Гэтак-жа абстаяць справы ў Вусаўскай Паштова-Тэлеграфнай Канторы, Вульскага раёну,—чытаем у допісе т. Я. і у Старасельскім паштовым аддзяленьні Копыскага раёну,—піша брыгада селькораў Батурэвіч, Генін, Росман і Арэшкаў, у Чэрвені—(Астап), у Смалявічах (М. Піскун), Бярэзіне (Р-ны), Ляднянскім раёне (К. К.), на Дукорскай пошце (Лявіцкі), на Смалявіцкай пошце (Л.), Сьвіслацкай пошце (Верба), Кармянскай пошце (Праходзячы).

Асобныя працаўнікі пошты і лістаносцы нядбайна, а іншы раз і злачынна адносяцца да выкананьня сваіх абавязкаў. Селькор М. Піскун піша аб тым, што ў Пярэжырскім паштовым аддзяленьні Сьмілавіцкага раёну, загадчык аддзяленьня Крэсік адмовіўся прыняць падпіску на газэты ад 26 вучняў ШКМ толькі таму, што яны зьявіліся ў аддзяленьне пасьля чатырох гадзін. У выніку гэтага вучні засталіся без газэты.

Ляднянская ШКМ здала падпіску на газэты на май месяц Ляднянскай пошце, але апошняя газэт ня выпісала. (К. К.).

Селькор Шэлег з Пухавіцкага раёну піша, што з паштовай скрынкі Кнорынскага паштовага аддзяленьня па цэлых месяцох ня вымаюцца лісты.

Лістаносец Шаблінскі (Сьвіслацкі раён) ускрывае лісты і прачытвае іх, а быў выпадак калі прапала пасылка. (Венкор Л. П.). Ускрываюцца лісты, асабліва тыя, што адрасаваны рэдакцыям цэнтральных газэт і у Ляднянскай пошце (К. К.) Ускрывае лісты, а некаторых і зусім ня прыносіць лістаносец Шышкоў (Сенажацкі сельсавет, Жлобінскага раёну) піша т. Мажыеўскі.

У Лукаўскім сельсавеце лістаносец Фяськоў Іван, зусім не цікавіцца даручанай яму справай. Падпісчыкі не атрымліваюць своечасова газэт, лісты губляюцца—піша т. С.

У Старасельскай пошце Копыскага раёну працаўнікамі пошты наладжваюцца п'янкі, у якіх, між іншым прымаюць удзел і мясцовыя кулакі—пішуць селькоры Г., Б., Р., і А.—работа паштовага аддзяленьня кульгае.

Каб пазваніць па тэлефоне праз Дрыбінскую пошту куды небудзь у межах раёну трэба чакаць цэлую гадзіну пакуль злучаць з патрэбным нумарам. Работа ў гэтым паштовым аддзяленьні нерацыянальна разьмеркавана сярод работнікаў, вытворчых нарад не практыкуецца. (Д. Д.)

У часе правядзеньня веснавой сяўбы і кампаніі па сплаву Ухвальскія камсамольцы рашылі дапамагчы сваёй пошце ў рабоце, арганізаваўшы дзяжурствы пры тэлефоне. Аднак, загадчык пошты т. Шуцько камсамольцаў не дапусьціў і блізка да тэлефону. (Камсамолец).

Усё гэта бязумоўна вельмі дрэнна адбіваецца на рабоце па распаўсюджваньні друку і вядзе да зьмяншэньня колькасьці выпісваемых газэт. У завяршэньне гэтага трэба дадаць, што бываюць моманты, калі працаўнікі сувязі імкнуцца зваліць з сябе недахопы па распаўсюджваньні газэт на рэдакцыі, як гэта робяць, напрыклад, у Ельскай Паштова-Тэлеграфнай Канторы—(Ф.)

Зараз СНК БССР выдаў спэцыяльную пастанову пра распаўсюджваньне і дастаўку твораў друку, дзе, адзначаючы што «справа распаўсюджваньня і дастаўкі твораў друку знаходзіцца ў нездавальняючым становішчы» зазначае на цэлы рад мерапрыемстваў па палепшаньні работы сувязі. Установы сувязі павінны рашуча перабудаваць сваю работу з тым, каб раз назаўсёды ліквідаваць недахопы і перабоі ў сваёй рабоце.

М. П.

⊙ У Дзернавічах, Нараўлянскага раёну, 6 месяцаў таму назад у радыёпрыёмніку згарэлі лямпачкі і ён стаіць зараз бяз дзейнасьці у хаце-чытальні. Да гэтага часу ніхто ня цікавіцца тым, каб паставіць новыя лямпачкі.

Віззячы.

⊙ Дуброўская хата-чытальня, Копыскага раёну, амаль кожны дзень на замку. Загадчык тав. Лысянкоў ніколі ня бывае ў ей, бо зусім ня цікавіцца гэтай справай. Бібліятэка не ачышчана ад школднае нацдэмаўскае літаратуры. Газэты, якія выпісваюцца для хаты-чытальні, скарыстоўваюцца загадчыкам тав. Лысянковым для аклейкі сьцен у сваёй кватэры.

Брыгада «Сав. Беларусь»:
А. Шураў, С. Міхалкоў.

⊙ Нардом у мястэчку Халопенічах увесь час на замку. Ніякая праца ў ім не праводзіцца. Газэт і часопісаў ніхто ня чытае. Загадчык дому тав. **Хатарэнка** больш месяца таму назад паехала ў Менск без дазволу. Райпалітасьвета не зьвяртае на гэта ўвагу.

Р.

⊙ Хата-чытальня пры калгасе «Сталіна», Рудкоўскага сельсавету, Хойніцкага раёну, не працуе. Загадчык прыходзіць у хату-чытальню адзін раз у месяц і то толькі на адну гадзічу. Існуючыя пры чытальні палітгурток і гурток бязбожнікаў лічацца толькі на паперы. Сяляне і калгасьнікі маюць жаданьне арганізаваць вайсковы гурток, але заг. хаты-чытальні гэтым ня цікавіцца. Трэба безадкладна ажывіць работу хаты-чытальні.

Я. Курцік, М. Зялёны.

⊙ Культасьветработа па калгасах Ляднянскага раёну ў заняпадзе. Райкалгассаюз гэтай справай зусім ня цікавіцца. Работа па ліквідацыі няпісьменасьці праводзіцца слаба. Шмат калгасьнікаў не ахоплена лікпунктамі і ніхто на гэта не зьвяртае ўвагі.

Н. К.

⊙ Загадчык хаты-чытальні вёскі Пагост, Бярэзінскага раёну, Гоман замест таго, каб праводзіць культмасавую працу, займаецца п'янствам, наладжвае ў клюбе вечарынкі і ня прымае ніякага ўдзелу ў рабоце насьценгазэты-Ільлічоўкі. Калі аб гэтым напісалі на яго заметку ў насьценгазэту, ён патрабаваў прозьвішча напісаўшага і пагражаў заявіць на яго ў ДПУ.

Такому хатніку не павінна быць месца ў хаце-чытальні.

Свой.

⊙ Ніякай работы ў Дрыбінскім нардоме не праводзіцца. Загадчык Дому тав. **Пэўзнер** ня цікавіцца справаю ажыўленьня культмасавае работы ў раёне і разгортваньнем сацспаборніцтва і ўдарніцтва. Культпалітасьветны актыў пры нардоме адсутнічае.

Хвойка.

⊙ Культабслугоўваньне калгасаў Халопеніцкага раёну пастаўлена надта дрэнна. У хатах-чытальнях па раёне адсутнічаюць загадчыкі (в. Латыгалавічы). Хатнікі астатніх трох хат-чытален таксама працаю ня цікавяцца. З боку некаторых настаўнікаў і культработнікаў назіраюцца нядбайныя адносіны да наладжваньня культвыхаваўчай, інтэрнацыянальнай работы. Дрэнна пастаўлена культабслугоўваньне нацменшасьцяй (палякаў, Замошскага сельсавету). Райпалітасьвет і райкалгассаюз не зьвяртаюць на гэта ніякай увагі. Работа праводзіцца самацёкам.

Р. Д.

⊙ Справай радыёфікацыі ў Брагінскім раёне ня цікавяцца. Раённая кааперацыя дрэнна снабжае раён радыёапаратурай. Некалькі месяцаў ужо як на складзе няма батарэй і прылад. З гэтае прычыны амаль усе радыё-устаноўкі раёну маўчаць. Ёсьць сельсаветы, якія на сваёй тэрыторыі ня маюць ні аднаго радыёпункту. Радыё-аматарствам, як сродкам прасоўваньня радыё ў масы, ніхто ня цікавіцца. Адпаведным арганізацыям і установам неабходна аддаць больш увагі радыёфікацыі раёну і ўсе радыёўстаноўкі, якія маўчаць аднавіць.

Ц. Цэйкін.

Адказны рэдактар П. ШАСТАКОЎ.

Нарсуд Петрыкоўскага раёну, на падставе прысуду ад 27 студзеня 1931 г. па арт. 196 КК, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне б старшыне калгасу «Чырвонае Палесьсе» Петрыкоўскага раёну Панцюку Тодару Барысаву за нядбайныя адносіны да працы па пытаньню мабілізацыі сродкаў.

Нарсуд Жлобінскага раёну, на падставе прысуду ад 8-га красавіка г. г. па арт. 196—213 КК, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне дзесятніку леса распрацовак Савічу Паўлу Антонаву за праяўленую нядбайнасьць пры атрыманьні у Чырвоным Беразе ніл.

Нарсуд Чачэрскага раёну, на падставе прысуду ад 12-га лютага г. г. па арт. 196 КК, за нядбайныя адносіны да службовых абавязкаў, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне старажу Чачэрскага спажывецкага таварыства Блізьнюку Міхасю Рыгораву.

Нарсуд Чачэрскага раёну, на падставе прысуду ад 25-га студзеня 1931 г. па арт. 196—213 КК, за нядбайныя адносіны да службовых абавязкаў, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне адказнаму члену Палескага сельсавету Хайкову Янку Янкавічу.

Нарсуд Чачэрскага раёну, на падставе прысуду ад 30-га студзеня г. г., па арт. 196 КК, за нядбайныя адносіны да службовых абавязкаў у момант асеньняй пасеўкампаніі, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне б. старшыне Атарскасельскага сельсавету Якаўлеву Васілю Кастусеву.

Яўр. нац. суд г. Менску, на падставе прысуду па арт. 213 КК, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне служачаму Саюзтранса Кацу Гутману Абеневу, таму што дзякуючы яго нядбайнасьці былі пераблытаны адраса і некаторыя раёны атрымалі з спазьненьнем інструкцыі і абмежнікі па перавыбарам сельсаветаў.

Яўр. нац. суд г, Менску, на падставе прысуду па арт. 196 з санк. 213 КК, за злоўжываньне сваім службовым становішчам і не ўтрыманьне з сваёй зарплаты штрафу, належачага здачы ў карысьць рэспублікі, абвяшчае грамадзкае ганьбаваньне рабочаму БТС Засьмну Льву Уладзіміру.

БЕЛКАНТОРА САЮЗНАСЕНАВОДУ

паведамляе, што з пераводам саўгасаў сыстэмы Саюзнасенаводу на поўны гаспадарчы разьлік, рахункі на адпраўленыя грузы ў адрасы саўгасаў і за розныя паслугі

з 1-га мая г. г. НЕАБХОДНА НАКІРАВАЦЬ непасрэдна саўгасам,

якія маюць свае кантакарэнты ў філіялах Дзяржбанку, згодна ніжэй паказанага сьпісу.

Рахункі на адпраўленыя ў адрас саўгасаў грузы і адрасаваныя на Белкантору Саюзнасенавода ДЛЯ АПЛАТЫ ПРЫМАЦЦА НЯ БУДУЦЬ.

СЬПІС КАНТАКАРЭНТНЫХ РАХУНКАЎ САЎГАСАЎ БЕЛКАНТОРЫ САЮЗНАСЕНАВОДА

№№ п. п.	НАЗВА САЎГАСАЎ	Якога раёну	Паштовы адрас	Тэлеграфны адрас	Чыгуначная станцыя	Месцазнаходжаньне філіялу Дзяржбанку	Кантакарэнты	
							Па зваротных сродках	Па капітальных затрат
1	Дукора	Сьмілавіцкага	Дукора	Дукора	Рудзенск	Сьмілавічы		64-28а
2	Сьмілавічы	„	Сьмілавічы	Сьмілавічы	„	„	64-28	64-299
3	Пралетары	Церахоўскага	Церахоўка	Церахаўка	Церахоўка	Гомель	64-29	320
4	Слабада	Мазырскага	Слабада	Слабада	Мазыр	Мазыр	319	97-2136
5	Чэчавічы	Чэчавіцкага	Чэчэвічы	Чэчэвічы	Друць	Чэчэвічы	64-1151	96
6	Канстанцінава	Капаткевіцкага	Капаткевічы	Капаткевічы	Пціч	Капаткевічы	64 —	97-105
7	Маладая Гвардыя	Чэрвеньскага	Чэрвень	Чэрвень	Градзянка	Чэрвень	64-401	97-3
8	Доктаравічы	Капыльскага	Копыль	Копыль	Слуцк	Копыль	64-01	97-63
9	Лопухі-Старыца	Грэскага	Грозава	Грозава	„	Грэск	64-15	97
10	Цімкавічы	Копыль	Цімкавічы	Цімкавічы	„	Копыль	64 —	97-149
11	Ачэса-Рудня	Ветка	Мала-Вышкаў	Мала-Вышкаў, Н.-Злынк ўск. р.	Злынка	Ветка	64-14	4
12	Рудня-Астравітая	Чэрвень	Чэрвень	Чэрвень	Пухавічы	Чэрвень	3	97 —
13	Побалава-Забалоцце	Рагачоў	Побалава	Побалава	Чырвоны Бераг	Рагачоў	64 —	23
14	Шыпяны	Смалявічы	Смалявічы	Смалявічы	Смалявічы	Смалявічы	63	97-01
15	Леніна	Горацкі	Леніно	Леніно	Горкі	Горкі Бел.	64 01	97-22
16	Белкантора Саюзнасенавода	Менск	Менск	Менск	Менск	Белкантора Дзяржбанк	64-20 64-100696	97-658
17	Дзяржнасенавода	„	„	„	„	„	53 і 67	—

Белкантора Саюзнасенавода

Адрас рэдакцыі і выдавецтва: Менск, Плян Волі, 17, 1-шы паверх. Тэлефоны: адказнага рэдактара—7-69, сакратара—4-78, сэктараў—6-15. Выдавецтва—2-44
падпісная плата: 1 месяц—90 к., 3 м-цы—2,70, 6 м-цаў—4,00, на год—8,00

Галоўлітбел № 598.

Друкарня імя тав. СТАЛІНА.